

*Ігар Марзапок (Магілёў),
канцыдитэстрынныхнафудафонікафедрыархаглоії
іспаніялынхасціпрынъкдысцітніМаліўскагадвярніціверату*

Ад этнасу да нацыі

Папярэднія заўвагі

Историческая наука знает немало книги статей, которые о заглавииены “Этногенез и этническая история...”, и далее следует название того или иного народа. В большинстве из них, однако, понятия *этногенез* и *этническая история* никак не определяются.

А. С. Гердт.

Даклад, прысвеченны падобнай тэматыцы, мусіць пачынацца з вызначэння тых базавых паняццяў, якімі аўтар аперуе ў сваім тжаксце. І зроблена гэта павінна быць дзеля таго, каб зняць розначытанні ўжываных імян дэфініцый. Найперш гэта тычынца дэфініціі тэрмінаў “этнас” і “нацыя”. Прыведзеныя ніжэй высновы з даследаванняў спецыялістаў у галіне этнічнай гісторыі адлюстроўваюць найбольш аптымальны, як нам уяўляеца, погляд на спецыфіку этнічнасці і нацыянальнасці.

Вельмі шмат для акрэслення паняцця “этнас” было зроблена вядомым савецкім спецыялістам Юліянам Брамлеем. Адным з важнейшых крытэрыяў існавання адметнага этнасу ён лічыў наяўнасць этнічнай самасвядомасці. “Этничная (нацыянальная) самасвядомасць перш за ўсё фіксуе (магчымымі способамі) прыналежнасць людзей да пэўнага этнасу. ... Этнічная самасвядомасць уключае меркаванні членаў этнасу аб харектары дзеянасці сваёй супольнасці, яе ўласцівасцях і дасягненнях, так званыя этнічныя аўтастэрэатыпы. Гэтыя меркаванні негарыўна звязаны з уяўленнямі аб іншых этнасах, у першую чаргу з адпаведнымі этнічнымі стэрэатыпамі. ... Звычайна вызначэнне людзьмі на ўзоруні штодзённай свядомасці сваёй прыналежнасці да таго ці іншага этнасу адлюстроўваеца ў выбараў імі такой яго знешній прыкметы, як назва. Сама наяўнасць такой назвы – этноніма – сведчыць пра асэнсаванасць членамі этнасу іх асаблівага адзінства і адрознення ад членуў іншых падобных агульнасцяў. Для кожнага з такіх адзінстваў, вялікіх і малых, назва з’яўляеца фактарам, які аб’ядноўвае знутры і адрознівае на фонкі”¹. Ю. Брамлей заклікаў даследчыкаў “...размяжоўваць “этнічныя” і “этнографічныя” агульнасці перш за ўсё на падставе такога паказынка, як наяўнасць альбо адсутнасць

¹ Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. Москва, 1973. С. 97-98.

этнічнай самасвядомасці”². Інчай кажучы, супольнасць людзей, якая мае адметную мову і матэрыйальную культуру, але не мае этнічнай самасвядомасці, мусіць трактавацца як этнаграфічнай супольнасць, але яшчэ не як этнічная, бо яе члены не асэнсоўваюць гэтыя адметнасці ў якасці этнічных маркераў.

Падобную трактоўку этнічнасці пропануе і амерыканскі антраполаг Майл Говард. “Уяўлennі тыпу “мы–яны” з’яўляюцца галоўнымі ў вызначэнні **этнічнасці** – наўных культурных і фізічных адрозненняў, паводле якіх людзі падзяляюцца на адметныя групы і катэгорыі”³. Важнейшую ролю ў паўстанні этнічнасці, лічыць даследчык, адыгрываючы этнічныя сімвалы, бо яны ствараюць ідзальны вобраз таго, што азначае быць прадстаўніком пэўнага этнасу. “Такім сімваламі маглі быць рэчы, сацыяльныя інстытуты або звычай, якія яны ўстрымалі як галоўныя ў сваім ладзе жыцця”⁴.

Філіп Уайт звязрае ўвагу на тое, што ёсьць два асноўныя акрэсленні нацыянальнасці. Першае звязана з культурна-спадчынай або этнічнай групай, другое з палітычна-тэрытарыяльнай групай: “Культурна-спадчынная або этнічна група. У такіх групах два падставовыя фактары забяспечваюць пачуццё ідэнтыфікацыі з групай і адданасць ёй. Першы – гэта аздінства крыві. Члены такіх групай адчуваюць, звычайна не без пэўных падставаў, што яны звязаныя між сабою далёкім агульнымі продкамі, і што іхняе “свяшчтва” вылучае іх сярод групай з іншымі продкамі. Другі фактар узікае з прызнання пэўнай адрозненасці, агульной для членаў групы. Такая адрозненасць можа быць частковая фізычнай …Аднак больш паслядоўна адметнасць групы выяўляеша ў такіх рысах культуры, як мова і рэлігія”⁵.

Вядомы расейскі даследчык Аляксандр Мыльнікаў заклікае разглядаць этнічнасць як кантраснасць. “Этнічнасць варта разглядаць у якасці феномена, у якім канцэнтруюцца спецыфічныя рысы этнасу, што выяўляюцца ў адметнасцях матэрыйальных і духоўных формаў яго культуры. Альбо прасцей: тое, што адрознівае дадзены этнас ад іншых этнасаў, кідаючыся ў очы пры іх супастаўленні і заслугоўваючы фіксациі і асэнсавання; што здольна выклікаць здзіўленне назіральніка “з боку”, застаючыся для назіральніка “знутры” чымсці штодзённым, звыклым, а таму і не заўсёды фіксаваным: кантраснасць”⁶.

Натуральная, паўстае пытаннє, ці ёсьць сэнс супрацьпастаўляць такія паняцці як “этнас” і “нацыя”? У чым кардынальнае адрозненне этнічнай культуры, этнічнай свядомасці ад нацыянальной культуры, ад нацыянальной свядомасці? Нам здаецца даволі ўдалай спробаразмежавання гэтых дэфиніцыяў пропанаваная В.Мяжу-

² Бромле Й.О. Этнос и этнография. С. 126

³ Говард, М. Сучасная культурная антрапалогія. Менск, 1995. С. 273.

⁴ Говард, М. Сучасная культурная антрапалогія. С. 278.

⁵ Уайт Ф.Л. Што ёсьць нацыянальнасць?// Беларускі гістарычны агляд (далей – БГА). Т.1. Сш.1. Мінск, 1994. С. 84.

⁶ Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начало XVIII века. Санкт-Петербург, 1999. С. 111.

евым. “У адрозненне ад этнічнай культуры, прыналежнасць да якой вызначаеца агульнасцю паходжання (кроўнай роднасцю) і супольнай дзейнасцю, якая непасрэдна ажыццяўляеца, адзінствам, такбы мовіць, крыві і глебы …нацыянальная культура аб’ядноўвае людзей, якія жывуць на вельмі вялікіх просторах і пазбаўленыя прамых і нават ускосных роднасных сувязяў. …Верагодна, умовай існавання нацыянальнай культуры з’яўляеца прынцыпова іншы тып камунікацыі, узнікненне якога прама звязана з вынаходніцтвам пісьменнасці. Праз пісьменнасць агульныя для ўсёй нацыі ідэі і сімвалы атрымоўваюць магчымасць шырокага распаўсюджвання сярод пісьменнай часткі насельніцтва.

…Мяжу паміж этнічнай і нацыянальнай культурай дакладней уявіць як мяжу паміж “культам” і “культурай”. Калі грунт першай утвараюць асвечаныя міфала-гічнай сімвалікай нормы і ўзоры паводзінаў людзей …нязменныя надасабовыя “святыні”, якія вызначаюць цалкам строй і ўклад народнага жыцця, усе праявы народнага быцця, то нацыянальная культура, як правіла, павбаўленая культавага характару, цалкам – ад свету гэтага, справа рук чалавечых, прадукт чалавечай, пераважна індыўідуальнай творчасці. …Нацыянальная культура ствараеца, такім чынам, не этнасам у цэлым, а тымі адукаванымі слаямі грамадства, якія ў межах пісьмоў культуры бяруць на сябе функцыю індыўідуальнага аўтарства – пісьменнікамі, мастакамі, філосафамі, вучонымі і г. д. Да пэўнага часу такая культура можа заставацца чужой народу, далёкай ад яго (хоць бы ў сілу яго неадукаванасці, непісьменнасці)⁷. У выніку ў пераходны ад этнічнага да нацыянальнага быцця перыяд складваеца такая спуацця, калі “нацыянальная культура ўжо ёсьць, а нацыі як такой можа і не быць. Тут нацыя паўстае хутчэй як чыста духовая, ідэальная агульнасць, якая існуе ў галоўках адукаванай часткі грамадства, як толькі нацыянальная ідэя, але яшчэ не як рэальная сацыяльная агульнасць людзей”⁸.

Пераважная большасць даследчыкаў лічыць, што пераход да нацыянальнай мадэлі ў Еўропе пачаўся ў эпоху ранняга Новага часу. Нацыянальную свядомасць ранняга Новага часу вызначаюць як супольную ментальнасць, якае дае насельнікам акрэсленага абшару пачуццё агульной самаідэнтычнасці. Нацыянальная свядомасць набліжаная да свядомасці этнічнай, але разам з тым вастрэйшая і каларытнейшая. Нацыянальная свядомасць высоўвае пэўныя палітычныя аспірацыі, з якімі не маем дачынення ў выпадку свядомасці этнічнай. Нацыянальная свядомасць імілікуе існаванне класу альбо групы людзей, здольных рэагаваць на выклікі чужых культурыў ды вымагае па-над гэтым існавання свецкай культурнай супольнасці ці спробы яе стварэння. Аднак і рэлігія можа стаць субстытутам для выражэння моцных нацыянальных пачуццяў⁹.

⁷ Межуев В. М. Национальная культура и современная цивилизация // “Освобождение духа”. Москва, 1991. С. 265-266.

⁸ Межуев В. М. Национальная культура и современная цивилизация. С. 267.

⁹ Borzecki Jerzy. Unia Lubelska jako czynnik kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej // Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 61.

Не менш важным з'яўляецца пытанне пра механізмы, якія спрыяюць узнікненню этнасу. Найбольш прыймальныя адказы на гэта, лічыць расейскі даследчык Ю.Лесман, мы можам атрымаць зыходзячы з пазіцыяў інфармацыйнай мадэлі і сінавання этнасу. “Улічваючы, што асноўнай харектарыстыкай, без якой этнасу папросту не існуе, з'яўляецца этнічная самасвядомасць (г.зн. асэнсаванне адзінства членаў этнасу і іх супрацьпастаўлення астатнім людзям), умовай існавання этнасу можна лічыць інфармацыйную пранікальнасць агульнасці (сама агульнасць можа мець самыя разнастайныя праявы), г.зн. наяўнасць устойлівой інфармаціі пра “сваіх” і пра існаванне па за ёй “чужых”. ... У сінхронным аспекте пранікальнасць існуючага этнасу дапаўняецца традыцыйнай этнічнай самасвядомасцю (этнічнай памяццю-пранікальнасцю ў асінхронны м аспекте).

Для ўзнікнення этнасу можна назваць некалькі неабходных умоваў. Першай з'яўляецца культурнае адзінства этнічнай агульнасці, якая фармуецца. Другой умовай з'яўляецца тэрытарыяльная непарыўнасць ці ва ўсялякім выпадку наяўнасць устойлівых сродкаў камунікацыі паміж усімі часткамі тэрыторыі. Трэцім – наяўнасць мовы камунікацыі, што і забяспечвае абмен інфармацыйнай агульнасці¹⁰.

Такім чынам, улічваючы ўсё вышэйзгаданае, паспрабуем пашукаць адказы на наступныя пытанні:

1. Калі пачынаецца фармаванне *этнаграфічнай* беларускай агульнасці і якім часам можна датаваць у асноўным яе завяршэнне?
2. З якога часу можна казаць пра існаванне беларускай (старабеларускай) *этнічнай* супольнасці?
3. Калі ўпершыню артыкулюючы важнейшыя элементы ўласна *нацыянальной* праграмы і пачынаеца пераход да *нацыі*, да *нацыянальнай* мадэлі быцця беларускага народа?

Толькі на падставе іхтых адказаў і магчымы, як нам здаецца, стварыць больш-менш прыймальную перыядызацыю этнічнай гісторыі і паспрабаваць наблізіцца да разумення тагачасных рэалій.

Племянны перыяд (9 – сярэдзіна 12 ст.)

Чаму менавіта 9 ст. бярэ аўтар за кропку адліку у этнічнай беларускай гісторыі? Справа ў тым, што ў гэтым стагоддзі пачынаецца буйнамаштабная славянская каланізацыя на тэрыторыі будучай Беларусі. Вядома, што славяне з'явіліся на Беларусі ў Заходнім Палесці ў 5 – 6 ст. (пражская культура). Этнічную прыналежнасць помнікаў таго часу на іншых аблігатах Беларусі надзвычай

¹⁰ Лесман Ю. М. К постановке методических вопросов реконструкции этногенетических процессов // Славяне. Этногенез и этническая история. Ленинград, 1989. С. 13-14.

праблематычна інтэрпрэтаваць як славянскую. На наш погляд, найбольш доказнымі з'яўляюца сцверджанні тых аўтараў якія лічаць, што расселенне славян у Цэнтральнай, Паўночнай і Усходній Беларусі адбылося не раней за 9 ст. (культура тыпу Лука Райкавецкая, Раменская культура ў Пасожжы). У Беларускім Панімні гэтыя працэсы пачаліся яшчэ пазней, з канца 10 ст.¹¹

Першым перайсці да разгляду самадэнтыфікацыі славянскага насельніцтва Беларусі мусім звярнуць увагу на працэсы кшталтавання іх *этнографічных* адметнасцяў, найперш мовы. Звычайна сцвярджаеца існаванне ўстойлівага моўнага ўсходнеславянскага адзінства і досыць позніе ўтварэнне ўласна беларускай, украінскай і расейскай моваў. Але даследаванне існаваўшай ва Усходній Еўропе ў 10 – 13 ст. моўнай сітуацыі ставіць пад вялікае пытанне абгрунтаванасць гэтай высновы.

Першае пытанне, якое адразу ўзнікае, якім часам датаваць гэтае ўсходнеславянскае моўнае адзінства? Абсалютна несур'ёзна выглядаюць сцверджанні пра існаванне ўсходнеславянскай (стараражытнарускай) мовы ў перыяд 9-10 ст., ці аднясенне гэтага працэсу ў яшчэ больш ранні час. На сённяшні дзень даказана, што канец *праславянскага* моўнага адзінства адбыўся не раней ся рэдзіны 10 ст. Большасць лінгвістаў лічыць, што канчатковая гэты працэс завяршыўся толькі ў храналагічным прамежку паміж 10 – сярэдзінай 12 ст. Пры гэтым адзначаюць нарастанне вельмі істотнай дыферэнцыяцыі і ўнутры агульнаславянскай мовы ўжо ў 11 ст.¹² Вельмі цікава і тое, што агульныя моўныя з'явы, харектэрныя для ўсіх ўсходнеславянскіх моваў, як раз сформаваліся ў перыяд праславянскага моўнага адзінства, але не пазней. Вядомы расейскі лінгвіст Георгій Хабургаеў, вылучаючы дыялектныя зоны на тэрыторыі Кіеўскай Русі, вымушаны быў канстатаваць той факт, што “адметнасць паўночна-днянічнай лектнай зоны, якая геаграфічна супадае з асноўнай тэрыторыяй Растовава-Суздалскай зямлі, заключаецца ў тым, што для яе харектэрны агульнаславянскія моўныя адметнасці, звязаныя з працэсамі, якія ажыццяўляліся не пазней 9–10 ст. і больш раннімі. Але ёй чужыя старажытнарускія з'явы, што распаўсюдзіліся пасля 11 ст., якія ў будучым былі кадыфікаваныя як нормы беларускай

¹¹ Мядзведзеў А. Насельніцтва Беларусі ў жалезным веку // БГА. Т. 1. Сш. 1. Мінск, 1994. С. 15-37; Шмідт Е.А. О формировании тушемлинской культуры в Днепро-Двинском междуре-чье // *Lietuvos Archeologija*. 21.Vilnius. 2001. С.89-99; Шмідт Е.А. О тушемлинской культуре IV-VII веков в Верхнем Поднепровье и Подвилье (к вопросу этнической атрибуции) // *Iš balto kulturos istorijos; Гісторыя Беларусі. Старажытная Беларусь*. Ад першапачатковага зася-лення да сярэдзіны XIII ст. Т. 1. Мінск, 2000. С. 105-106.

¹² Дурново Н.Н. К вопросу о времени распадения общеславянского языка // *Sborník prací I sjezdu slovanských filologů v Praze* 1929. Sv. II. Praha, 1932. S. 514-526; Troubetzkoy N. Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun // *Revue des études slaves*. Т. II. № 3-4. Paris, 1922; Вайян А. Руководство по старославянскому языку. Москва, 1952. С. 18; Топоров В.Н. Некоторые соображения относительно изучения истории праславянского языка // Славянское языкознание. Москва, 1959. С. 19-20.

ці ўкраїнськай мовы, але ў велікарускай апынуліся адметнасцямі акраінных дыялектаў”¹³.

Не ўсё так проста і з літаратурнай ўсходнеславянской (“старожытнарусской”) мовай. Такі аўтарытэтны даследчык, як акадэмік Мікалай Талстой, лічыў больш правільным называць яе старожытнарусской рэдакцыяй стараславянской мовы. Прычым ён адзначаў і той факт, што нават літаратурная мова ўсходніх славянаў не была адзіна: “У пачапку 12 ст. вылучылася старожытнарусская рэдакцыя старожытнаславянской літаратурнай мовы. ... У яе межах і побач з ёй існавалі яшчэ і іншыя рэдакцыі, такія, як старожытнагаліцка-руская ці старожытнагаліцка-валынская, старожытнапаўночнарусская (з адлюстраваннем цокання)”¹⁴.

Вывучэнне дыялектаў на абшарах будучай Беларусі, Расеі і Украіны прыводзіць да высноваў аб tym, што корні дыялектнай разнастайнаці ўсходнеславянскіх моваў узыходзяць якраз да гэтага храналагічнага перыяду¹⁵. Яшчэ далей ідуць у сваіх пабудовах рэканструкцыі этнагетычных працэсаў на тэрыторыі Беларусі пецирбургскія даследчыкі В.Булкін і А.Гердт. У выніку комплекснага аналізу археалагічнага, гісторычнага, лінгвістычнага і этнографічнага матэрыялу, імі адзначана прасторавае супадзенне лінгвістычных, археалагічных ды гісторыка-этнографічных межаў у Беларусі на працягу апошніх некалькіх тысячагоддзяў. Усе гэтыя матэрыялы выразна вылучаюць у якасці самастойных паўночную вобласць (Днепра-Дзвінскі рэгіён па даных археалогіі, смаленска-полацкую зону па даных мовы, паўночны рэгіён па гісторыка-этнографічнаму раінаванню) паўднёвую (Усходнія і Заходнія Палессе); цэнтральную (Усходні, уласна Цэнтральны і Паўночна-Заходні рэгіёны – па гісторыка-этнографічнаму раінаванню, сэрэднябеларускі масіў – у дыялектных адносінах, умоўна пераходная вобласць – у археалагічным). Даследчыкі вымушаны былі канстатаваць што “рассяленне славянаў на тэрыторыі Беларусі ў другой палове I тыс. н. э. праходзіла ў межах, якіх сформаваўшыся раней рэгіёнаў і па сутнасці ўпісвалася ў іх і паўтарала іх. ... З вялікай доліяй упэўненасці можна казаць пра тое, што тэндэнцыя гісторыка-культурнага і дыялектнага членення Беларусі ...абумоўлены яшчэ першынствай стадыяй яе гісторыі”¹⁶.

Высновы аўтараў добра ўпісваюцца ў субстратную канцепцыю паходжання беларусаў і трактоўкі крывічаў, дрыгавічоў і радзімічаў як этнічных новаўтварэння.

¹³ Хабураев Г.А. Этнонимия “Повести временных лет”. Москва, 1979. С. 45-46.

¹⁴ Толстой Н.И. Древнеславянский литературный язык в XII-XIVвв. (его функции и специфика) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. Москва, 1989. С. 14-15.

¹⁵ Зализняк А.А. Значение новгородских берестяных грамот для истории русского и других славянских языков // Вестник АН СССР 1988, № 8, С. 99; Зализняк А.А. Древневосточнорусский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // X международный съезд славистов. Славянское языкознание. Москва, 1988. С. 165; Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. Москва, 1995. С. 380.

¹⁶ Булкін В.А., Гердт А.С. К этноисторической географии Белоруссии // Славяне. Этногенез и этническая история. Ленинград, 1989. С. 67-76.

рэнняў, паўстаўшых у выніку ўзаемадзеяння славянаў з мясцовым аўтактонным і апэўі Збоі¹⁷.

Такім чынам, менавіта ў 9 – 12 ст. пачаўся працэс фармавання *этнографічных* параметраў будучай беларускай супольнасці, і найперш такого важнага сярод іх, як мова.

Але хіба што важнейшым для нас з'яўляецца пытанне пра этнічную самаідэнтыфікацыю насельнікаў Беларусі ў той час. Калі кожам пра свядомасць асноўнай масы вясковага насельніцтва, то, здаецца, не будзе памылковым сцвярджэнне пра захаванне імі племяннай (крывіцкай, дрыгавіцкай і радзіміцкай) самаідэнтыфікацыі да сярэдзіны 12 ст., пра што пераканаўча сведчаць пісьмовыя крыніцы. Этнічныя супольнасці крывічоў, радзімічаў і дрыгавічоў найбольш карэктна называюць этнікосамі (этнасамі ў вузкім сэнсе слова). Сваю этнічную адметнасць яны не страцілі і пасля ўваходжання ў склад Кіеўскай Русі, хоць перасталі існаваць як этнасціяльныя агульнасці (ЭСА). Лічым, што называюць іх саюзамі плямёнаў не надта ўдала. Значна больш пасуе да іх тэрмін “сям’я плямёнаў” пррапанаваны Ю. Брамлеем. “Варты адразу падкрэсліць адрозніца паніціяў “сям’я плямёнаў” і “саюз плямёнаў”. Калі ў другім выпадку перад намі – этнасціяльная агульнасць, то ў першым – этнічная агульнасць у вузкім сэнсе слова. ...Іншай кажучы саюзы плямёнаў маглі быць неаднароднымі ў этнічным плане”¹⁸.

Асобна варта спыніцца на пытанні пра існаванне старажытнарускай свядомасці. Ужыванне тэрміна “Русь” у этнічным сэнсе да ўсіх усходніх славянаў у гэты перыяд не пацвярджаецца аўтэнтычнымі пісьмовымі крыніцамі. Тэрмін, які бяспрэчна мае скандынаўскае паходжанне і першапачаткова быў ужываны для пазначэння дынастыі Рурыкавічай і іх дружыны¹⁹, пасля перанясення сталіцы з Ноўгарада ў Кіеў трывала замацаваўся за тэрыторыяй Сярэдняга Падняпроўя. Менавіта гэты “ўсходнеславянскі Іль дэ Франс” (выраз В. Насевіча) у дамангольскіх крыніцах фігуруе пад назваю “Русь”, а яго насельніцтва (“поляне яже ныне зовомая русь” – Нестара) пастаянна мянуеца рускім і супрацьпастаўляеца ўсім астатнім усходнеславянскім землям, якія ўваходзілі ў дзяржаву-генеалагічную агульнасць, створаную Рурыкавічамі. Яшчэ ў 1951 г. Аркадзь Насонав, прааналізаваўшы летапісныя звесткі, прыйшоў да адназначных высноваў: “Ноўгарад не

¹⁷ Алексеев Л.В. Полоцкая земля. Москва, 1966. С. 32; Седов В.В. Славяне Верхнега Поднепровья и Подвіньи. 1970. С. 184-185; Иванов В.В., Топоров В.Н. Мифологические географические названия как источники для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. Москва, 1976. С. 109, 126; Дучыц Л. Балты і славяне на тэрыторыі Беларусі ў пачатку II тыс. н.э. // БГА, Т. 2, Сш. 1. 1995. С. 29; Штыков Г.В. Исследование памятников VI-XI веков в Беларуси: этнический аспект // Slavia Antiqua. Т. XXXVIII Rok 1997. С. 23.

¹⁸ Бромлеў Ю.В. Этнос и этнография. С. 135.

¹⁹ Попов А.И. Названия народов СССР. Москва, 1973. С. 47; Хабургаев Г.А. Этнонимия “Повести временных лет”. С. 216; Название “Русь” в этнокультурной истории древнерусского государства (IX-X вв.) // Вопросы истории. № 8. 1989. С. 24-38.

называлі ні “Руссю”, ні “Рускай зямлёй” на Пойдні (Іпацьеўскі летапіс, 1141 і 1178 г.), а таксама, як вынікае з Наўгародскага 1-га летапісу, і ў самім Ноўгарадзе. Растава-Сузда́льская зямля, роўна як і Разань таксама супрацьпастаўляючца “Русі” і ў паўднёвым летапісу і ў паўночна-ўсходнім (Іпацьеўскі летапіс, 1154, 1175, 1177 г., Лаўрэнцьеўскі летапіс, 1175 і інш.). Смаленск не лічылі ні “Руссю”, як бачна з паведамлення Іпацьеўскага летапісу пад 1155 і 1197 г., ні “Рускай зямлёй” (Іпацьеўскі летапіс, 1174). У Лаўрэнцьеўскім летапісе пад 1202 г. супрацьпастаўляючца “Рускай зямлі” Галіч і Уладзімір-Валынскі… Роўным чынам не лічылі, што Палацкая “область” уваходзіць у склад “Рускай зямлі” як паказвае Іпацьеўскі летапіс пад 1140 г. Да Русі не прылічвалі і зямлю драўлянаў, а таксама вяцічаў і радзімічаў²⁰. Да аналагічных высноваў, прааналізаваўшы ўесь комплекс летапісных паведамленняў аб дамангольскай Русі, прыйшоў і вядомы польскі гісторык Генрых Паšкевіч²¹.

Асобна варта сказаць пра самаідэнтыфікацыю і “патрыятычныя” пачуцці Нестара Летапісца. Расейскі даследчык Мікалай Талстой прысвяціў асобнае даследаванне анализу структуры самасвядомасці слыннага летапісца. Яго высновы кардынальна адрозніваючыся ад традыцыйных уяўленняў, прынятых у савецкай гісторыяграфіі, дзе Нестар абвішчаўся класічным носьбітам старажытнарускай свядомасці: “...Этнічную свядомасць Нестара Летапісца варта разглядаць як даволі складаную і цэльнную сістэму, якая складаецца з іерархічна ўпрадакаваных элементаў. ...У Нестара Летапісца была рэлігійная свядомасць (хрысціянская), агульнаплемянная (славянская), прыватнаплемянная (палянская) і свядомасць дзяржавай (прыналежнасць да Рускай зямлі). Сяроднеплемянная свядомасць яго – руская – яшчэ выспявала і не займала ключавой, дамінуючай пазіцыі”²².

Пры гэтым не лішне будзе акцэнтаваць увагу на тым моманце, што як для Нестара, гэтак і для польскіх ды чэшскіх храністаў таго часу такога паняцця, як асобныя славянскія народы ў нашым разуменні яшчэ не існавала. Крыніцы фіксуюць захаванне надзвычай моцнай агульнаславянскай моўнай свядомасці ў той час. Усе славянскія групоўкі (“роды” па тэрміналогіі Нестара), якія мы звычайна дзелім на ўсходніх, заходніх і паўднёвых славянаў, для Нестара адзін народ, які размаўляе на адзінай мове. Паказальна і падкрэсліванне ім сінанімічнасці паняцця “рускі” і “славянскі” “язык”²³. Падобна выглядае справа і з уяўленнямі польскіх і чэшскіх храністаў, ствараўшых свае працы прыкладна ў той самы час. Вельмі паказальна тэрміналогія найстарэйшага польскага храніста Гала і чэшскага хран-

²⁰ Насонов А.Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. Москва. 1951. С. 29;

²¹ Paszkiewicz H. Początki Rusi. Kraków. 1996. S 8-20.

²² Толстой Н. И. Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора “Повести временных лет” // Исследования по славянскому историческому языкоznанию. Москва, 1993. С. 9-10.

²³ Повесть временных лет // Повести Древней Руси. Ленинград, 1983. С. 25-35.

іста Космаса. Гал скарыстоўвае для пазначэння сваёй краіны назуву *Polonia* а яе жыхароў мяне *Poloni*, але моваі гэтых людзей з'яўляецца “славянская”. Падобная тэрміналогія харэктэрная і для чэшскага храніста. Яшчэ напачатку 14 ст існавала пачуцце агульнаславянскай моўнай супольнасці сярод прадстаўнікоў розі и о нёй пе²⁴ і а?²⁵ ёс, о ё²⁶ да?²⁷ а²⁸ зу с ё²⁹ ё³⁰.

Не ратуе прыхільнікаў існавання старажытнарускай свядомасці і апеляцыя да “Слова пра паход Ігараўы”. Нават калі пагадзіца з тым, што мы маем справу з помнікам той эпохі, хаця нікто так і нездолеў доказна абвергнуць тэзы расейскага гісторыка Аляксандра Зіміна пра неад'ентычнасць “Слова...”³¹, але і тады нічога супяречнага матэрыялам летапісных зводаў мы не знайдзем. Даследаванні гэтага пытання паказалі, што і аўтар “Слова...” пад “Рускай зямлёй” у этнічным сэнсе разумее Сярэдняе Падніпроўе³².

Іншая справа, што існавала гіянцце Русі і Рускай зямлі ў шырокім сэнсе. Але з кангенцту կрыніцу відаць, што ўжыванне яно было заўсёды ў якасці канфесіоніма (прыналежнасць да Рускай=Кіеўскай міраполіі) і палітоніма (дзяржаўна-генаэлагічна агульнасць, створаная Рурыкавічамі). Больш того, ў самым шырокім сэнсе тэрмін “Русь” быў сінанімічны паняццям “Slavia Orthodoxa”, “праваслаўны свет” і скарыстоўваўся ўсходнеславянскімі кніжнікамі ў дачыненні не толькі ўсходніх славянаў, але і іншых этнасаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы. І.Данілеўскі, прааналізаўшы скарыстанне тэрміна “Русь” у Радзівілаўскім летапісе давёў, што старажытнарускія крыніцы не толькі семантычна, але і арфаграфічна адрознівалі прыметнік “рускі” (як этнонім, які прыкладаецца да насельніцтва Рускай зямлі ў вузкім сэнсе) і “русьскій” (як этнаканфесіонім невыразнага паходжання, які мог уключаць у сябе мноства цэнтральна-і нават заходненароўскіх этнасаў і земляў)³³.

Разам з гэтым, далёкімі ад ісціны з'яўляюцца сцверджанні пра адсутнасць упływu на кшталтаванне беларускай культурнай традыцыі спадчыны “Кіеўскага перыяду”. Яны відавочныя і ў “высокай” матэрыяльной культуры гарадоў, і ў фармаванні дзяржаўнапалітычных і сацыяльнакультурных узору адноўкавых для ўсіх княстваў. Можна казаць пра кшталтаванне ў элітным асяроддзі параметраў новай калектыўнай ідэнтычнасці харэктэрнай для ўсіх земляў Кіеўскай Русі. Наўрад ці падтрыгае сумненню факт існавання “палітычнага народу” Кіеўскай Русі (“княжескага сообщества” паводле тэрміналогіі Праснякова). Прынамсі, імкненне ужываць тэрмін “старажытнарускская народнасць” было прадыстравана таксама і

²⁴ Paszkiewicz H. Roczniki Rusi. S. 25.

²⁵ Зімін А.А. Ипатьевская летопись и “Слово о полку Игореве”// История СССР. № 6. Москва, 1968. С. 43-63.

²⁶ Робінсон А.Н. Літаратура Древней Руси в литературном процессе средневековья XI-XIII в. Москва, 1980. С. 219-240; Штыхай Г.В. Погляды аўтара “Слова пра паход Ігараўы” на гісторыю Полацкай зямлі // Вечнае жывое “Слова” Мінск, 1989. С. 105.

²⁷ Марзалюк І. А. Да пыгання аб этнічнай і палітычнай свядомасці ўсходнеславянскага насельніцтва ў 10-13 ст ст. // Гістарычны Альманах. Гародня, 1998. № 1. С. 4-13; Да нилевскій И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XIII вв.). Москва, 1999. С. 170-180.

імкненнем улічыць гэтыя відавочныя факты. Аднак сам тэрмін, у святле найноўшых даследаванняў гістарычнай лінгвістыкі, археалогіі і этнаграфіі, не вытрымлівае крытыкі. Перад намі паўстае праблема скарыстання адгівереднай метамовы ў дачыненні да падобных з'яваў. У свой час мы праганавалі вызначаць Кіеўскую Русь як метаэтнапалітычную супольнасць²⁸. Такія супольнасці “складваліся большай часткай унутры існуючых дзяржаваў, звязаных паміж сабой эканамічна і культурна і асэнсоўваючых сваю прыналежнасць да адзінага палітычнага цлага, незалежна ад таго, размаўляюць гэтыя народы народнасных ці не роднасных мовах”²⁹.

Аднак пры гэтым казаць пра існаванне агульной этнічнай свядомасці асноўнай масы насельніцтва (90% сяляне) Кіеўской Русі ніяк не выпадае. Наўрад ці можна пагадзіцца з Валянцінам Сядовым нібыта асновай усходнеславянскай этнамоўнай агульнасці (стараражытнарускай народнасці) было гарадское (!) насельніцтва, у той час як у вясковых мясцовасцях, трывала захоўваліся дыялектныя адметнасці, якія ляглі ў аснову новых усходнеславянскіх моваў. Толькі манголататары і літоўская экспансія, згодна даследчыка, “вінаватыя” ў знікненні гэтага этнасу³⁰. Неразумела толькі, якія даныя гістарычнай лінгвістыкі пацвярджаюць быццам бы гарадское насельніцтва размаўляла на адной і той жа мове па ўсей тэрыторыі Кіеўской Русі? Берасцяныя граматы сведчаць пра адваротнае³¹.

Але быў адзін з важнейшых чыннікаў, які кардынальна мяняў этнічную племянную самаідэнтыфікацыю на новую этнаконфесійную, “рускую” свядомасць. І гэтым чыннікам была хрысціянаізацыя нашых земляў па “рускому”, праваслаўному ўзору. Матэрыялы археалагічных раскопак даюць вельмі выразную мяжу кардынальнай змены параметраў этнокультурных рэалій у Верхнім Падніпроўі і Падзвінні ды на тэрыторыі Тураўскай зямлі – гэта сярэдзіна 12–першая палова 13 ст. У гэты час тут распяўся ѿрэчыца пахаванні па абраду трупагалажэння ў падкурганнай яме³². Паказальна і тое, што менавіта ў сярэдзіне 12 ст. “памірае” і племянная этнічная самаідэнтыфікацыя. Састранак легапісаў знікаюць крывічы, дрыгавічы, радзімічы. З гэтага часу можна веслі размову пра новы этап у этнічнай гісторыі Беларусі.

²⁸ Обсуждение доклада Г.В.Штыхова “Древнерусская народность: реалии и миф” // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 3. Этногенез и этнокультурные контакты славян. Москва, 1997. С. 386.

²⁹ Брук С.И., Чебоксаров Н.А. Метоэтнические общности // Расы и народы. Вып. 6. Москва, 1976, С. 28.

³⁰ Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. Москва, 1995. С. 382.

³¹ Зализняк А.А. Значение новгородских берестяных грамот для истории русского и других славянских языков // Вестник АН СССР. 1988. № 8. С. 99; Зализняк А.А. Древневосточнославянский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // X международный съезд славистов. Славянское языкознание. Москва, 1988. С. 165.; Зализняк А.А. Древне новгородский диалект. Москва, 1995.

³² Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. Москва, 1982. С. 202, 219, 222; Штыхов Г.В. Крывічы. Мінск, 1992. С. 62-67; Богомольников В. В. Курганы радиичей // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск, 1994. № 4 С. 24-26; Археалогія Беларусі. Т. 3. Сярэдневяковы перыяд (IX-XIII стст.). Мінск, 2000. С. 43;

Беларуска-украінская Русь у 13 – 15 ст.

Такім чынам, можна лічыць бяспрэчным, што менавіта хрысціянізацыя і паўсталая на яе базе канфесійная самаідэнтыфікацыя, замацавала ў якасці саманазвы насельніцтва Беларусі этнаканфесіонім “Русь”, які мясцове жыхарства ўжывала ў дачыненні да сябе з 13 ст. Да гэтага ж часу адносяцца і паведамленні німецкіх крыжацкіх хронік, дзе пад “Руссю” разумеецца таксама тэрыторыя Беларускага Падняпроўя і Падзвіння³³. Для крыжацкіх храністаў галоўным крытэрыем самаідэнтыфікацыі таксама быў канфесійны. “Рутэн” – абавязкова праваслаўны. Хрысціянізацыя літоўскага князя па праваслаўнаму узору, у вачах і крыжацкага храніста, і беларускага летапісца, аўтаматычна рабіла яго “рускім”³⁴. Рускімі мянуоць праваслаўных літоўскіх князёў беларуска-літоўскія летапісы першага і другога зводаў.

Вельмі цікавым з’яўляецца той факт, што менавіта за тэрыторыяй былых княстваў Падзвіння і Падняпроўя – Полацкага, Віцебскага, Смаленскага, Друцкага і Свіслацкага, паводле мясцовай традыцыі ВКЛ, у 16 ст. устойліва захоўвалася назва “Русь”, побач з назвамі іншых гісторычных рэгіёнаў – Літвой, Палессем, Валынню, Падляшшам. І гэта нягледзячы на той факт, што славянскае насельніцтва гэтых частак дзяржавы таксама спавядала “рускую” веру і самаідэнтыфікавала сябе русінамі³⁵. Раствумачыць прычыну атаясамлення большай часткі тэрыторыі Заходняй Беларусі з назвай “Літва”, а Усходняй з “Руссю”, напэўна, можна толькі зыходзячы са спецыфікай іх хрысціянізацыі і этнічнага складу насельніцтва. Землі Усходняй Беларусі былі раней асвоены славянамі і хрысціянізаваны ў 11 – 12 ст., у той час як актывізацыя ўсходнеславянскага каланізацыйнага руху у Верхнім Панямонні зафіксавана прыблізна з канца 10 – пачатку 11 ст. Хрысціянства тут распаўсюджвалася даволі марудна, у гарадах найбольш рання рэчы хрысціянскага культу датуюцца толькі другой паловай – канцом 11 ст. У Наваградку да канца 11 ст. не прасочваецца ніякіх прыкмет хрысціянства³⁶. Што ўжо казаць правясковую ваколіцу, якая ўяўляла сабой балта-славянскую этнічную цераспалосіцу. Вельмі красамоўна пра гэта сведчыць і пахавальны абрад. Аналіз дэталяў пахавальнага абраду і рэчавых комплексаў даваляе датаваць славянскія курганы Верхняга Панямоння з трупасталеннямі 10 – 11 ст., а з трупапалажэннямі – 12 – 13 ст. На поўначы і асабліва на паўночным-захадзе рэгіёна частка курганаў адносіцца да пачатку 14 ст.³⁷ Менавіта тут, на тэрыторыі, якая ў 16 ст. акрэслівалася хароні-

³³ Саганович Г. Н. Русь в прусских хрониках XIV–XV веков. // Славяне и их соседи. Славяне и немцы: 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. Москва, 1999. Вып. 9. С. 101.

³⁴ Paszkiewicz H. O genezie i wartości Krewa. Warszawa. 1938. S. 169; Саганович Г. Н. Русь в прусских хрониках XIV–XV веков. С. 103.

³⁵ Насевіч В., Спрыдонаў М. “Русь” у складзе Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. // З глыбія вякоў. Наш край. № 1. Мінск, 1996. С. 4-17.

³⁶ Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Rzeszów, 2000. С. 84-85.

³⁷ Зверуго Я. Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. Минск, 1989. С. 104-106.

мам “Літва”, паўсталі першыя каталіцкія касцёлы ў 14 ст. для неасімільянага балцкага паганскага насельніцтва. Позняя хрысціянізацыя спрыяла кансервацыі племяннай свядомасці і значна даўжэйшаму захаванню тут этнаканфесіонімаў “крывічы”, “крывіцкая зямля”, як вызначалі тэрыторыю Верхняга Панямоння, Наваградскую зямлю, крыжацкія храністы яшчэ у 14 ст.³⁸ Здаецца, можна пагадзіцца з меркаваннем, што ўстойлівае замацаванне ў сярэднявечнай беларускай традыцыі за рэгіёнам Усходняй Беларусі назвы “Русь” сведчыла ў вачах сучаснікаў аб яе праваслаўнай “чысціні” і канфесійнай аднароднасці.

З нашага пункту гледжання найбольш навукова карэктным казаць пра існаванне ў той час на землях сучаснай Беларусі “этнаканфесійнага народу”. Падобныя супольнасці добра вядомы этнолагам і вызначаюцца імі як этнаканфесійныя агульнасці. Этнаканфесійная агульнасць характарызуецца як адметны тып сацыяльной агульнасці з рэлігійна аформленым жыццёвым укладам і этнічнай са- масвядомасцю, выступаючай як рэлігійная. Палітычныя, частковая геаграфічныя і эканамічныя прычыны, паглыбленыя іншаземнічным атакэннем, мала-памалу пераўтвараюць яго ў вядучы этнаўтвараочы фактар. У выніку фармуеца асобная этнічная агульнасць з рэлігійна аформленым укладам жыцця³⁹.

І сапрауды, ў гэты час важнейшым параметрам самаідэнтычнасці на на- шых землях была канфесійная прыналежнасць, якая і спрыяла змяненню этнічнай самаідэнтыфікацыі і мовы праваслаўных неафітаў. Паняще “рускай” этнічнасці было непарыўна звязана з прыналежнасцю да “рускай” царквы, спавяданнем “рускай” веры. Да пачатку 16 ст. мы папросту “не знайдзем” неправаслаўных русінаў. У тагачасных наратыўных і актавых кірылічных крыніцах існуе выразнае атаясмленне праваслаўных з “рускай”, а каталіцтва з “ляскай” верай. Прывядзэм некалькі красамоўных прыкладаў. У лацінамоўным тэксле прывілею вялікага князя Казіміра на магдэбурскія права троцкім караімам, датаваным 1444 г., прысутнічаюць у якасці насельнікаў Троеку́літасці і русіны: “Praetera, nullus Palatinus seu Capitaneus Noster, vel vices ipsorum gerentes, debet se in jus ipsorum Maydeburgense in tromittere, nisi aliquis iudalorum, codem jure theutonico Maydeburgense gaudentium, cum Litvano aut Rutheno, aut qui non gaudet ipso jure Maydeburgensi⁴⁰. Аднак пад рукой “рускага” пісара ў грамаце Казіміра Ягайлавіча троцкім караімам 1485 г. напісанай на старабеларускай мове “згубіліся” літоўцы: “...как нам плачивали серебщину нашу: ляхове и русь, и татарове, и жидова на той стороне Лебедского мосту, и они бы нам платили свою половину серебщины нашее, а половину бы место платило на сей стороне”⁴¹. Як бачым,

³⁸ Саганович Г. Н. Русь в прусских хрониках XIV-XV веков. С. 101.

³⁹ Шерстова Л. И.. Этноконфессиональная общность. К проблеме эволюции субэтносов // Расы и народы. Вып. 21. Москва, 1991. С. 30, 34.

⁴⁰ Русско-еврейский архив. Документы и материалы для истории евреев в России. Санкт-Петербург, 1882. Т. 1. С. 30.

⁴¹ Тамсама.

“ляхове” гэтай граматы сінанімічны літоўцам прывілея 1444 г. Падобным чынам выглядала сітуацыя і ў Вільні. Грамата 1432 г. вялікагакнязя Жыгімента “адпускаючы” жыхарам Вільні “все мыто вечно” звернута да “віленскіх месличов ляхов и рус”⁴². Падкрэслім тую акалічнасць, што ў лацінамоўных прывілеях вялікага князя Казіміра на пацвярдженне магдэбургскага права Вільні такога змешвання каталіцызма з “ляшкасцю” ніколі не сустракаєцца. Тут фігуруюць “civitatis nostre Wylensis Katholicos et Rutenos”⁴³. Выглядзе, што ў тэрміналогіі напісаных пастарабеларуску актавых дакументах 15 ст. выразна прасочваюцца ментальныя стэрэатыпы ўласцівых ў першую чаргу для “рускага” насельніцтва дзяржавы.

Дазволім сцвярджаць, што менавіта місійная дзейнасць праваслаўнай царквы на ўласна балцкіх землях княства, якая крочыла поруч з славянскай каланізацыяй, урэшце рэшт прывяля да акрэспення этнографічных мяжаў Беларусі з Літвой, адлюстраваных на знакамітай карце Яўхіма Карскага.

Як вядома, працэс гэты распачаўся значна раней, яшчэ ў эпоху Кіеўскай Русі. Знакамітая даследчыкі археалагічных помнікаў Віленшчыны археолагі Уладзімір і Алена Галубовічы даказалі, што асваенне ўсходнімі славянамі Завілейскай зямлі пачалося ўжо ў 10 – 13 ст. На усходнія частцы гэтай тэрыторыі, паміж рэкамі Вілія і Дзісна яны вылучылі магутныя клянігадобны масіў славянскіх могільнікаў і паселішчаў. Наяўнасць у паахаваннях харктэрных для крывічоў упрыгожванняў дазваляе казаць пра асваенне гэтых земляў палаchanамі⁴⁴. Археалагічныя даследаванні Галубовічаў на тэрыторыі Вільні прывялі да адкрыцця вялікага славянскага паселішча. Усходнеславянская культурная напластаваннія датавалі 11 – 13 ст.⁴⁵ Беларускі археолаг Юры Заяц скарэставаў датыроўку і паказаў, што матэрыялы 11 ст. у Вільні адсутнічаюць, а ўсходнеславянскі рэчавы комплекс дазваляе датаваць культурны слой Вільні 12 – 13 ст. Усходнеславянскі культурны слой быў зафіксаваны не толькі на тэрыторыі Крывога горада, але і на Верхнім замку (гара Гедыміна)⁴⁶.

Да часоў Крэўскай уніі вялікія князі літоўскія не чынілі ніякіх перашкодаў місійнай дзейнасці праваслаўнай царквы на ўласна балцкіх этнічных тэрыторыях. Аб поспехах хрысціянізацыі=рутэнізацыі ва ўласна літоўскіх землях ды ўзнікненні на тэрыторыі Віленшчыны і Ковеншчыны праваслаўных прыходаў красамоўна сведчаць створаныя ў 14 – 15 ст. крыніцы. У 50-х гадах 14 ст. візантыйскі гісторык

⁴² Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Kovna, Trok, православных монастырей, церквей и по разным предметом. Вильно. 1843. Ч. 1. С. 2.

⁴³ Тамсама. С. 5.

⁴⁴ Голубович Е., Голубович В. Славянские поселения правобережной Дисны в Вилейском округе БССР // Краткие сообщения Института материальной культуры (далей - КСИМК). Москва, 1945. Вып. 11. С. 126-127.

⁴⁵ Голубович Е., Голубович В. Кривой город – Вильно // КСИМК Москва, 1945. Вып. 11. С. 114-125.

⁴⁶ Заяц Ю. История Белорусских земель X-первой половины XIII в. в отображении летописей и хроник Великого княжества Литовского // Гісторычна-археалагічны зборнік. Мінск, 1997. № 12. С. 88.

Нікіфар Грыгора склаў вучоны экспкурс, у якім ён сцвярджаў, што народ Рос падзяляеца натры альбо чатыры Русі – трэх хрысціянскіх і адну таганскую, като-рая, як ён з гонарам дадаў, амаль непераможная, супрацьстаіць татарам і не плаціць ім даніны, як гэта робяць іншыя Русі. Гэтая чацвертая Русь – Альгердава Літва⁴⁷. Notitia episcopatum, у якіх згадваецца пра стварэнне каля 1300 г. літоўскай мітра-поліі таксама ўключаюць Літву ў агульнасць Русі⁴⁸.

Але найкаштоўнейшай і найважнейшай крыніцай па гэтаму пытанню для нас з'яўляеца інфармацыя змешчаная ў “Спіске русских городов дальних и ближних”. На сённяшні дзень гэтая крыніца надзвычай добра вывучана. Даказана, што дакумент паўстаў у канцылярыі кіеўскага мітрапаліта Кіпрыяна, а пералічаны ў спісе “городі” з'яўляліся цэнтрамі царкоўных прыходаў, якія плацілі даніну мітрапаліту. З гэтымі тэзамі на сённяшні дзень салідарызуюцца ўседаследчыкі “Спісу”⁴⁹. Да рускіх (г. зн. маючых праваслаўнага прыходы і праваслаўных вен-каў з “рускай” этнаканфесійнай самаідэнтыфікацыяй) у “Спісе” аднесены таксаматакія гарады як Кернаў, Коўна, Вількамір’е, Майшагола, Вільня, Старыя Трокі, Новыя Трокі, Пуня і Пералай⁵⁰. Расейскім акадэмікам Валяніцінам Яніным зусім нядаўна была прапанаваная вельмі аргументаваная ўдакладняючая датыроўка часу стварэння “Спіска русских городов дальних и ближних”. Вучоны лічыць, што “Спіс” узнік не раней 1375 г. і не пазней 1381 г.⁵¹ Такім чынам, у гэты час у вышэйгаданых гарадах Літвы ўжо фіксуецца “руская” прысутнасць. Пасля Крэў-скай уніі “русіны” і “рускія” цэркви працягваюць існаваць як этнаканфесійная рэальнасць, не толькі ў Вільні, што агульна вядома, але і ў Троках, Коўне і Пуне. Крыніцы, якія пацверджваюць існаванне ў Троках у 15 ст. русінай мы ўжо прыводзілі. Як вынікае з граматы дадзенай трокскім караімам у 1507 г. Жыгімонтам Старым Трокі дзяліліся Лебядзінным мастом на дзве часткі: “Рускі канец” па адзін і “Жыдоўскі”—па другі бок⁵². Зараз хацелася б толькі акцэнтаваць увагу на фактах існавання праваслаўных, “рускіх”, цэрквеў у Троках. Аб Трокскім праваслаўным манастыры Раства Святой Багародзіцы даведваемся з надання яму земляў вялікім князем Вітаўтам. Крыніца датаваная 1384 г.: “Мы велики князь Витовт нареченный во святом крещении Александер, дали мы на просьбу и на жоданье

⁴⁷ Шевченко И.И. Некоторые замечания о политике Константинопольского патриархата по отношению к Восточной Европе в XIV в. // Славяне и их соседи. Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время. Москва, 1996. Вып. 6. С. 134.

⁴⁸ Тамсама.

⁴⁹ Насонов А.Н. “Русская земля” и образование территории Древнерусского государства. Москва, 1951. С. 142; Наумов Е.П. К истории летописного “Списка” русских городов дальних и ближних // Летописи и хроники. Москва, 1973. С. 150-164; Рыбаков Б.А. Русские карты Московии. Москва, 1979. С. 150-164; Кузя А.В. Малые города Древней Руси. Москва, 1989. С. 31.

⁵⁰ Тихомиров М.Н. Русское летописание. Москва, 1979. С. 95.

⁵¹ Янин В. Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII-XV веков. Москва, 1998. С. 67.

⁵² Бершадский С.А. Литовские евреи. История их юридического и общественного положения в Литве от Витовта до Люблинской унии. Санкт-Петербург, 1883. С. 117.

княгини наше велікое Ульяны, к монастыру нашему троцкому рожеству светое пречистое, озера троцкого луку аж до великое дороги”⁵³. Аб Трокскім праваслаўным манастыры і Троцкай архімандрыві, неаднаразова згадваоцы крыніцы 16 ст.⁵⁴ Вельмі каштоўным з’яўляецца рэестр 1594 г. агародаў і земляў, якія належылі Троцкай Прачысценскай царкве. З тэкста дакумента вынікае, што ўсе гэтыя агароды і царкоўны домбылі “...наданы от нас шляхты, обывателей повету Троцкого”⁵⁵. Як бачым, русінская праваслаўная шляхта існавала тут і ў гэты час. Яшчэ у 1630 г. Сапегі “трымалі” ў Троках мураваную царкву “з дауніх вякоў Сапегаўскую, на зямлі і высле шляхецкай паміж возерам вялікім Троцкім, пры замках у месце Троках ... ў імя Святога Георгія”. Фрыдрых Сапега, перадаючы у 1630 г. гэту царкву Льву Сапезе, між іншым патрабаваў, каб “у той царкве не іншае, а толькі Рускае набажэнства на ёсі прышлыя часы адпраўлялася”⁵⁶. Каштоўную інфармацыю па гэтаму пытанню ўтрымоўвае таксама інвентар 1702 г. на той час ужо ўніяцкай архімандрыві Трокскай. З яго вынікае, што акрамя вышэйзгаданых храмаў у Троках у пачатку 18 ст. была яшчэ Святатраецкая старадаўняя царква, а таксама даведваемся пра тое, што “касцёл дамініканскай стаіць на старадаўнім царкавіску Раства Хрыстовага, пры катормы касцёле кляштар тых жа айцоў дамініканскай на цвінтару і пляцах юрыдыкі той жа царквы стаіць”⁵⁷. Акрамя гэтага, пры пераліку “дзесяцін датой архімандрыві належачых” згадваецца і дзесяціна “да цэркви Св. Мікалая ў Троках, ад князя яго міласці Фёдара Іванавіча Яраславіча і праз яго пацверджаная”, ў 1513 г. у Клецку⁵⁸. У пачатку 18 ст. царкву ту “трымалі” ўжо бернардыны.

Пуні ці Пуна – невялікі гарадок на мяжы Ковенскага і Троцкага ваяводстваў, на паўднёвым паміж Меркісам і Коўна. Менавітаў гэтым горадзеў 15 ст. быў ізаляваны нешчаслівы прэтэндэнт на Кіеўскую мітраполію Спірыдон Сава. Падчас знаходжання у гэтым горадзе ён стварыў і прамаўляў перад вернікамі сваё знакамітае павучэнне “В неделю 50-ую на спештвие Святого Духа”. Адбылося гэта, паводле аўтарытэтнага меркавання А. Турывілава ў 1476 г. альбо ў адзін з наступных гадоў⁵⁹. Відавочна, што ў гэты час у Пуне мелася вялікая праваслаўная абшчына, бо ў павучэнні мітрапаліт ужывае зварот да “Пунскага града жителем” і “паstryрем” г.зн. да праваслаўных святароў⁶⁰. Падобна выглядала сітуацыя і ў

⁵³ Ластоўскі В. Гісторыя Беларускай (Крыўскай) кнігі. Коўна, 1926. С. 118.

⁵⁴ Археографіческий сборник документов относящихся к истории Северо-западной Руси. Т.2. Вильна, 1867. С. 150-161.

⁵⁵ Тамсама. С. 161.

⁵⁶ Тамсама. С. 163-164.

⁵⁷ Тамсама. С. 168-169.

⁵⁸ Тамсама. С. 173.

⁵⁹ Турывілов А. А. Забытое сочинение митрополита Саввы-Спиридона литовского периода его творчества // Славяне и их соседи. Межконфессиональные связи в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XIV-XV веках. Москва, 1999. Вып. 7. С. 122-123.

⁶⁰ Тамсама. С.122.

Коўна. З рэскрыпта 1553 г. Жыгімonta-Аўгуста ковенскаму дзяржаўцу Пятру Хвальчэускаму даведваемся пра існаванне ў гэтым горадзе праваслаўнай царквы Усіх Святых. Гаспадар загадаў дзяржаўцу каб ён на “церковь закону греческого в месте Ковенском волоку земли, од платов и подачок и всяких повинностей на поживенне попу”⁶¹ аддаў. У падаўчым лісце 1554 г. ковенскага дзяржаўцы Пятра Хвальчэускага праваслаўнаму святару Аляксею на адну валоку зямлі для царквы Усіх Святых згадваецца сяло “Козминское”⁶². Назва сяла наводзіць надумку пра яго праваслаўны, “рускі” этнаканфесійны характар. Царква Усіх Святых вядома і па дакументах 18 ст. У гэты час яна ўжо была уніяцкай. У крыніцы 1757 г. яна фігуруе як “*titus graeco-uniti*”⁶³. Ва Упіцкім павеце ў 1614 г. знаходзім “свештеника, попа руского сурдецкого”⁶⁴.

Пасля Крэўскай уніі, калі дзейнічала забарона на будаўніцтва праваслаўных храмаў на ўласналітоўскіх землях узнікнуць гэтыя праваслаўныя прыходы немаглі. Гэта акалічнасць дазваляе скарыстоўваць інфармацыю крыніц пазнейшага перыяду ў якасці рэтраспекцыі пра “дакаталіцкі” перыяд канфесійнай гісторыі ВКЛ.

Вель мі красамоўна сведчаць пра русінскую этнаканфесійную прысутнасць у Кернаве матэрыйялы археалагічных раскопак гарадскога грунтовага хрысціянскага могільніка, які функцыя наваў з канца 13 ст. і да 1390 г. У жаночых пахаваннях знайдзеныя харктэрныя якраз для старажытнарускай гарадской культуры вянкі, прамыя аналагі якім маюцца на тэрыторыі Верхняга Панямоння, т.зв. Чорнай Русі. Спрабы летувіскага аўтара інтэрпретаваць гэтыя могільнікі, як і жаночыя ўпрыгожванні ў якасці балцкіх выплядаюць несур’ёзна. Нябожчыкі пахаваны на грунтовым могільніку ў поўнай адпаведнасці не з паганскаі, а праваслаўнай абрадаў⁶⁵. Пахаванне жанчын з упрыгожваннямі, пры безінвентарных мужчынскіх інгумацыях, не з’яўляецца адзнакай балцкай спецыфікі, а харктэрна якраз для гарадскіх грунтовых усходнеславянскіх хрысціянскіх помнікаў на тэрыторыі Беларусі 11 – 13 ст.⁶⁶

Такім чынам пісьмовыя і археалагічныя крыніцы сведчаць, што і пасля ўтварэння ВКЛ у 13 – 14 ст. працягваўся працэс усходнеславянскай каланізацыі і місійнай дзейнасці праваслаўнай царквы на ўласна літоўскіх землях княства. Змена этнаканфесійной самаідэнтыфікацыі, хрышчэнне балтаў у “рускую” веру ўрэшце рэшт

⁶¹ Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией (далей – АВАК). Вильна, 1880. Т. 11. С. 13.

⁶² АВАК. Вильна, 1880. Т. 11. С. 17.

⁶³ АВАК. Вильна, 1880. Т. 11. С. 12.

⁶⁴ Raganu teismai Lietuvoje. Parengė K.Jablonscis ir R.Jasas. Vilnius, 1987. S. 144.

⁶⁵ Velius G. XIII-XIVA. Kernaves kapinyno apgalviai // Lietuvos Archeologija 21. Vilnius. 2001. S. 383-398.

⁶⁶ Штыхаў Г.В. Крывічы. С. 91-92; Семянчук Г.М. Новая катэгорыя археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (грунтовыя могільнікі XI-XIII стст.) // Гістарычна-а рхеалагічны зборнік. Мінск, 1993. С. 124-133.

прыводзіла да іх ментальнаі і моўнай рутэнізацыі ды выразнаму супрацьпастаўленню сябе хрышчаным пасля Крэўскай уніі ў каталіцызм літоўцам.

Поспехам місійнай дзеінасці праваслаўнай царквы ў “дакрэўскі” перыяд на этнічна балцкіх тэрыторыях спрыяла прысутнасць тут русінскага баярства, аб чым яскрава сведчыць інфармацыя, змешчаная ў крыжацкіх хроніках. Першым з даследчыкаў, хто акцэнтаваў увагу на русінскай прысутнасці на этнаграфічна літоўскіх землях у 14 ст., быў польскі медыевіст Генрык Пашкевіч. Яшчэ ў 1938 г. ён пісаў літаральна наступнае: “З крыжацкіх крыніц складваеца ўражанне, што этнаграфічная Літва ў той час поўная была Русінамі. Не лічу, што то былі заўсёды насельнікі тых земляў, як баярын Іван, жывучы над Нявяжай, але нават і хвілінныя прыбышы, рускія гуфцы, раскіданыя па цэламу краю, галоўным чынам як залогі па гарадах маюць таксама каштоўнасць для закранутай тут праблемы. Пустошы землі паміж Дубісай і Нявяжай і далей да Віллі, бяруць крыжакі да няволі русі наў.

Факт гэты пацвярджаеца крыніцамі шматразова. Маём доказы, што Коўна баранілі русіны; што яны ж таксама баранілі і Трокі; што на тэрыторыі паміж Еўропай і Славініей ў 14 ст. быў апошні ўзброены супаданак паміж Генадзя Сагановічам⁶⁷. У сучаснай беларускай гісторыяграфіі тэзы Г.Пашкевіча былі актуалізаваныя ў працах Генадзя Сагановіча⁶⁸. Праўда, апошні чамусці не згадвае пра даробак свайго папярэдніка і міжволі складваеца ўражанне, што беларускі даследчык нібыта першым “адкрывае” гэтую тэму.

Надзвычай важным з’яўляецца пытанне аб працэсах этнічнай кансалідацыі на землях тагачаснай Беларусі. Як паказаў у сваіх даследаваннях Б.Флора, на працягу 13 – 14 ст. на аблішарах былой Кіеўскай Русі, выразна прасочваеца тэндэнцыя атаясамлення менавіта свайго палітычнага ўтварэння з “всей Рускай земллёй”. У выніку развіція гэтага працэсу ў 14 – 15 ст. як на Поўначы Русі, гэтак і ў ВКЛ замацаваўся звычай атаясамляць толькі сваё палітычнае ўтварэнне з “всей Рускай земллёй”, а насельніцтва менаваць “руsinамі”, “рускімі”. Атаясамляючы менавіта сябе з “Русью”, “Рускай зямллёй”, на ўсходнеславянскіх землях ВКЛ пазбягала распаўсюджваць гэту назну на ўсходнеславянскія землі, што знаходзіліся за межамі іх абаронення. Насельніцтва ўсходнеславянскіх земляў, абыяднаўшыхся вакол Масквы, пастаянна мянуеца тэрмінам ”масквічы”⁶⁹.

Бяспрэчна, што з 13 ст. тэрмін “Русь” пачынае скарыстоўвацца ў якасці метаэтноніма, саманазвы некалькіх фармаваўшыхся ў той час усходнеславянскіх народаў. Аднак найважнейшым у гэтым працэсе была якраз тая акалічнасць, што

⁶⁷ Paszkiewicz H. O genezie i wartości Krewa. Warszawa, 1938. S. 167.

⁶⁸ Саганович Г.Н. Русь в прусских хрониках XIV – XV веков. // Славяне и их соседи. Славяне и немцы: 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. Москва, 1999. Вып. 9. С. 100-104; Саганович Г. Сярэдневяковая Беларусь вачыма нямецкіх храністашаў (XIV-пачатак XV ст.) // Беларусіка =Albaruthenica Кн. 21. Мінск, 2001. С. 41-45.

⁶⁹ Флоря Б.Н. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII-XV веках // Славяноведение. 1993. № 2. С. 46-61.

менавіта “сваёй” ўсходнеславянскае насельніцтва лічыцца “рускім”. Працэс гэты выразна прасочваецца ў пісьмовых помніках, узнікшых у 14 ст. у нашым рэгіёне. Надзвычай паказальнай з’яўляеца тэрміналогія створанай у 1347 г. дамоўнай граматы літоўскіх князёў Яўнута, Кейстута і Любарты Гедымінавічаў, Юрыйя На-рымунтавіча і Юрыйя Карыятавіча з польскім каралём Казімірам і з мазавецкім князямі Земавітам і Казімірам. Спачатку згадваецца “русь штолітвы слушаеть” і “русь што короля слушаеть”, але далей у тэксле дамовы пастаніна пад “руссю” разумеецца насельніцтва земляў, якія “дзержаць” літоўскія князі “володимерскую, луцкую, белзьскую, холмскую, берестынскую”. “Львавянне” выразна супрацьпастаўляюцца русінам: “...аже поидуть татарове на львовскую землю, тогда руси на львовце не помогати”⁷⁰. Свае, “Русь” у этнічным сэнсе – гэта найперш насельніцтва тых земляў, што знаходзяцца ў складзе ВКЛ.

Надзвычай цікавымі з’яўляюцца для нас этнічныя стэрэotypы аўтара “Летописца русских царей”⁷¹, крыніцы, створанай хутчэй за ўсё ў 14 ст. у Наваградку. У параўнанні з Нестаравым тэкстам у ёй выразна зменены акцэнты пры пераліку славянскіх плямёнаў, якія ўвайшлі ў склад Русі. Пералік гэты значна карацейшы, прычым аўтар не сумніваўся ў прыналежнасці пералічаных славянскіх груповак да аднаго этнасу: “Се бо токмо рускии: словене, поляне, деревляне, новогородци, полочане, дреговичи, севера, вожане, еже по Бугу седять и после же велынци назвашася”⁷². Кардынальна адрозніваюцца агэнкі звычаяў гэтых плямёнаў ад характеристыстыкі Нестара. Калі Нестар прыпісваў веданне “закона” толькі палянам, з якімі ён і суадносіў сябе, то аўтар пераносіць гэтую характеристысцьку на ўсіх. “Нашы” не могуць быць дрэнымі, ім адвеку, да прыняцця хрысціянства ўжо быў вядомы боскі маральны “закон”. “И имаху обычаи свои добр и кроток, и бог възлюбиих, и стыдяху бо ся отець и матери и снох своих и сестр, и снохисвекровеи чтяху, аki бога, иснохи деверию, и велико стыдение имя”⁷³. Толькі пазней, пад уплывам д’ябловых спакусаў, адбываецца іх адступленне ад Бога, страта гэтай богаабранасці, боскага маральнага закону: “А деревляне потом начаша (паўсюль курсіў мой – I. M.) жити зверъским способом, скотъски, убиваху друг друга, ядуще все нечисто, и брак в них не бысть, но умыкаху девицы. А радимичи, и вятычи и севера един собычай имяху: начаша же по мале и тии ясти нечисто, живуще в лесех, и срамословие и нестыдение, диаволу угажающи, възлюбиша”⁷⁴. Крыніца разам з гэтым сведчыць, што ва ўяўленні кніжніка яе стварыўшага, “свае” – гэта насельніцтва найперш земляў этнографічнай Беларусі, Украіны, Наўгарод-

⁷⁰ Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссию (далей – АЗР). Т. 1. Санкт-Петербург, 1846. С. 1-2.

⁷¹ Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. Москва, 1959, С. 28-42, 389-390; Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. XI-XIV вв. Москва, 1972. С. 110.

⁷² Летописец Переяславля Суздальского (Летописец русских царей) //ПСРЛ. Т. 41. Москва, 1995. С. 5.

⁷³ Тамсама.

⁷⁴ Тамсама. С. 6.

чыны і Севершчыны. Праўда, не трэба забывацца і на тую акалічнасць, што існаванне адзінай мітраполіі спрыяла захаванню ўяўленняў аб этнаканфесійнай агульнасці не толькі тых праваслаўных земляў, якія ўвайшлі ў склад ВКЛ, але і знаходзіліся па-за яе межамі, што выразна вынікае з паведамленняў беларуска-літоўскіх летапісаў першага зводу, датаваных 14 – пачаткам 15 ст.

У сярэдзіне – другой палове 15 ст. канчаткова замацоўваюцца ўяўленні пра тое, што ўся “Русь” знаходзіцца ў межах ВКЛ. Паказальна інфармацыя летапісаў аб інгранізацыі ў 1440 г. у Вільні Казіміра Ягайлавіча: “взяша из Ляхов Казимера королевича на великое княжение Литовское, и посадиша его с честию на столицех – номъ граде на Вилне и на всеи Руской земли”⁷⁵.

Такім чынам, у дадзены перыяд часу канчаткова афармляюцца важнейшыя суб’екты ўнія і аб’екты ўнія прыкметы старабеларускага этнасу:

1. Наяўнасць агульнага эндаэтноніма (“Русь”, “руسін”, “рускі”).
2. Агульная дзяржаўная тэрыторыя, у межах якой цалкам быў аб’яднаны беларускі этнографічны масіў.
3. Літаратурная мова, якая стала афіцыйнай мовай дзяржавы.

Пры гэтым не трэба забывацца на тую акалічнасць, што крыніцы не даваляюць казаць пра асобную этнічную свядомасць насельніцтва ўкраінскіх земляў, якія ўвайшлі ў склад ВКЛ. Эліта “беларускай” і “украінскай” Русі, якая ўваходзіла ў склад гэтай дзяржавы, мела агульную этнічную і гістарычную свядомасць. Пры гэтым памылковымі выглядаюць сцверджанні тых, хто лічыць, што актавую мову ВКЛ непъга называць старабеларускай. Пытанне гэтае даўно можна лічыць вырашаным. Яшчэ ў 1935 г. нарвежскі лінгвіст Хрысціян Станг давёў, што першапачатковая ВКЛ ужывалася некалькі адметных тыпаў актавай мовы. Выразнай была розніца паміж варыянтамі складзенымі ў паўночных канцылярыях (Полацкай, Віцебскай і Смаленскай земляў) ды паўднёвымі – украінскімі або тымі, што знаходзіліся пад украінскім упłyvам. Напрыканцы 15 – пачатку 16 ст. канцылярская мова стабілізавалася, дасягнуўшы пэўнай агульнапрынятай нормы, і на працягу першай паловы 16 ст. паўднёвые ўплыўы былі выціснуты да рэшты. З гэтага часу канцылярская мова цалкам абавязацца на старабеларускую лінгвістычную аснову⁷⁶.

Набліжэнне да нацыі (16 – першая палова 17 ст.)

У 16 – пачатку 17 ст. адбываюцца істотныя змены ў этнаканфесійнай самаідэнтыфікацыі эліты Усходняй і Заходняй Беларусі. Калі ў папярэдні час русінская

⁷⁵ Летописи белорусско-литовские // ПСРЛ. Т. 35. Москва. 1980. С. 60.

⁷⁶ Stang Chr. S. Die wessstrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935; Stang Chr. S. Die Urkundensprache der Stadt Polock. Oslo, 1938; Сярод апошніх прац па гэтаму пытанню варты адзначыць наступныя: Свяжынскі У. Праблема ідэнтыфікацыі афіцыйнай мовы Вялікага Княства Літоўскага // METRICIANA. Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т. I. Мінск, 2001. С. 109-136; Лазутка С. Літоўскія статуты (1529, 1566, 1588), их стваральнікі і эпоха // Край=Kraj. №1-2. Мінск, 2001. С. 101-106.

самасвядомасць была непарыўна звязана з праваслаўнай традыцыяй, то ў гэту эпоху мы выразна бачым істотныя змены ў даным пытанні. Менавіта ў гэты час адбываецца насычэнне тэрміна “руsin” этнічным зместам у поўным сэнсе гэтага слова, выпрацоўваюцца новыя крытэрыі самаідэнтычнасці, сярод якіх важнейшымі становяцца мова і этнічнае паходжанне – “парода”, “кроў”, а не рэлігійная прыналежнасць. У гэты ж час фармуецца канцепцыя пра існаванне некалькіх “рускіх” народаў. Адразу хочам падкрэсліць, што гэтыя, выпрацаваныя ў 16 ст., параметры этнічнай ідэнтычнасці, не былі характэрныя для масавай свядомасці ўсяго насельніцтва Беларусі. Яны з’яўляюцца толькі здабыткам тагачаснай інтэлектуальнай эліты і былі сформуляваныя ў мяшчанска-шляхецкім асяроддзі.

У чым прычына падобных зменаў? Яна нам бачыцца, у парушэнні канфесійнай аднароднасці рэгіёна поспехамі каталіцызма і рэфармацыі. Менавіта ў гэты час адбываецца змена канфесійнай ідэнтыфікацыі часткі шляхты і мяшчанай, продкі якіх традыцыяна спавядалі праваслаўную “рускую” веру. Верагодна, што з’яўленне падобных уяўленняў магло быць выкліканы таксама азнямленнем беларускай інтэлектуальнай эліты са здабыткамі рэнесанснай антрапацэнтрычнай культуры, з характэрнай для яе цікавасцю да этнічнасці.

Першым гістарычна вядомым нам “руsinам” з такой ментальнасцю быў Францыск Скарына. Хутчэй за ёсё ён прыняў хрост па каталіцкаму ўзору ў полацкіх бернардынаў і ў іх жа, як мяркуе Георгій Галенчанка, атрымаў і пачатковую адукцыю⁷⁷. Тоє, што Францыск Скарына быў рыма-каталіком сёння ўспрымаецца як бясспрэчны факт усімі сур’ёзнымі даследчыкамі. Пасля знаходкі Г. Галенчанкам аўтэнтычнага кракаўскага гаспадарскага прывілею Ф. Скарыне, які датаваны 25 лістапада 1532 г., адпалі апошнія аргументы на карысць таго, што нібыта ён меў праваслаўнае імя “Георгій”. Пацвердзілася здагадка вядомага польскага даследчыка Генрыка Лаўмяньскага, які яшчэ ў 1925 г. выказаў такую гіпотэзу (“Георгій” – пераблытанае ў варшаўскай канцылярыі слова “egregius” – выдатны, славуты)⁷⁸. Негледзячы на сваё рыма-каталіцкае вызнанне Францыск Скарына ўсведамляў сваю этнічную прыналежнасць менавіта як “рускую”. Важнейшым фактам належнасці да “руской” этнічнай супольнасці ён лічыў не канфесіянальную прыналежнасць, а мову: “...Я, Францишек, Скоринин сын с Полоцька, в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути рускими словами, а словенским языком ...которыйи суть в Псалтыри неразумныи простым людем, найдуть е на боцех руским языком, что которое слово знаменуетъ ...казал есми тиснути книгу святого Иова руским языком богу ко чти и людем посполи-

⁷⁷ Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрук. Мінск, 1993. С. 87-88.

⁷⁸ Галенчанка Г.Я. Ка нец застарэлага міфа: новы даку мент пра Скарыну // Полацк: ка рані нашага радавода. Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнусу і нацыянальной дзяржаўнасці. Полацк, 1996. С. 75.

тым к научению... братия моя русь”⁷⁹. Ф. Скарына пэўна і адназначна вызначае сваю этнічную належнасць, гаворыць, што ён “нароженый в руском языку”, што яго “милостивый Бог с того языка на свет пустил”⁸⁰. Надзвычай важным для нас момантам з’яўляецца тая акалічнасць, што Ф. Скарына прызначаў свае выданні ўсім людзям “языка рускага” не выключаючы ніводнага з тагачасных саслоўяў⁸¹. Скарынаў сваіх уяўленнях аб этнічнасці зыходзіў зусім іншых прыкметаў, чым тыя, што існавалі ў папярэдні перыяд. У сярэднявеччы пад народам разумеўся найперш “палітычны народ”, шляхта. Сацыяльная і культурная прорва паміж пануючым станам і яго падданымі разглядалася як реч сама собой зразумелая, нікому і ў голаву не прыходзіла стварэнне аднароднага культурнага поля ды распаў-сюджвання каштоўнасцяў “высокай культуры” на “простых” людзей, атym больш падкрэсліваць агульнасць іх паходжання і традыцый. Як слушна адзначаў Г. Галенчанка для Ф. Скарыны важнейшымі этнічнымі маркерамі былі: моўнае, культурна-гістарычнае адзінства, паходжанне, агульная тэрыторыя⁸². Пасутнасці, гэта са† і аўді Зі ау і аёўю паі аўді сі ôЗеа० З аа?су ебёёу i и а âЗа нацыяналь-наі канцепцыі быцця народа. Перад намі мадэль этнакультурнай, а не палітычнай нацыі, мадэль, па якой ішлі працэсы нацыя ўтварэння практична ва ўсім нашым рэгіёне - Усходне-Цэнтральнай Еўропе. Упершыню яна была артыкуляваная у Чэхіі, калі ў 1409 г. Геранім Пражскі сфармуляваў тры важнейшыя прыкметы неабходныя для існавання народу: “sanguis, lingua, fides” (“кроў, мова, вера”). Упершыню ў Еўропе прагучалі слова гра “найсвяцейшую супольнасць чэшскую”, як супольнасць усіх людзей, ад караля і архібіскупа да простых жыхароў гарадоў і вёсак⁸³. Падобную реч у дачыненні да старабеларускага этнасу здейсніў на стагоддзе пазней наш Першадрукар. Хутчэй за ёсё, гэтыя ідэі былі сфармуляваны ім менавіта пад чэшскім упрыгожваннем.

Падобна выглядала сітуацыя і з прадстаўнікамі русінскай шляхты, якія сталі пратэстантамі. Паказальнаў сувязі з гэтым і этнічная свядомасць другой знажавай постаці беларускай культуры 16 ст. – Васіля Цяпінскага. У прадмове да выдадзенага ім Евангелля ён адназначна засведчыў сваю прыналежнасць да Русі і сваю “русінскую” самаідэнтыфікацыю: “Рад покажу мою веру, которую маю, а злаща народу своему рускому... Вед же держу же не иначей, одно з Евангелии от Бога через Христа пана и его апостолов поданое, которое есть сума закону божего, которая з

⁷⁹ Скарына Ф. Творы. Прадмовы, казанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія. Мінск, 1990. С. 18, 20, 37.

⁸⁰ Ча мярыцкі В. Аб нацыянальным самывазнанчні Францішка Скарыны. // Полацк: карані нашага радавода. Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу і нацыянальной дзяржаўнасці. Полацк, 1996. С. 78-81.

⁸¹ Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. Мінск, 1993, С. 158.

82 Тамсама

⁸³ Kłoczowski J. Europa słowiańska w XIV-XV wieku. Warszawa, 1984. S. 314.

словенскаго, абы им теж их власным езыком руским в друку вышла. ...народу своему услугую...же з их посредку русин их им, своей Руси услугуючий”⁸⁴.

Менавіта 16 ст. з яго рэннесансавай высокай культурай “справакавала” падвышаную цікаласць да этнічнасці і да “жывых” тагачасных моваў. Паказальна, што ў прадмове да знакамітага нясвіжскага “Катэхізіса” 1562 г. прысвечанай “княжатом молодым, паном Міколаем Міколаевічом Радывілом” яго выдаўцы заклікалі іх “абы ваши княжацкія милости того народу язык миловать рачили, в котором давъные предъки и их княжацкія милости панове отцы ваших княжецких милости славне преднешие преложеньства несуть”⁸⁵.

Канцэпцыя “рускай нацыі”, “рускага народу” як аднароднага цэлага, якое складаецца з шляхты, духавенства, і “паспольства” ў канцы 16 ст. яшчэ больш умацавалася. Гэтаму спрыяла дзеянасць праваслаўных брацтваў, у склад якіх уваходзіла таксама праваслаўная знашч, ды прыняцце Берасцейскай уніі. “Ekthesis abo krotkie zebranie sprav, ktore się pzialy na partykularnym, to iest, pomiasnym synodzie w Brześciu Litewskim”, надрукаваны ў польскім перакладзе ў Кракаве ў 1597 г., кажа пра “увесь Богам улюблёны народ Роскі”⁸⁶. У крыніцы выразна падкрэсліваецца, што гэты народ з’яўляецца адзінным этнічным і культурным (праваслаўным) цэлым, не зважаючы на розны сацыяльны статус людзей якія ўваходзяць у яго склад: “усе Orthodoxi, гэта значыць праваслаўныя хрысціяне тых епархіяў, Iх Міласці Ясна Асвячоныя княжата, вяльможныя панове шляхетна ўраджонае рыцарства, царкоўныя брацтвы, і усе Хрыстовым іменем сябе пазначаючыя мноства высакароднага народу Роскага”⁸⁷. Прыняцце Берасцейскай уніі, як вядома, актывізавала працэсы канфесіяналізацыі. Паказальна, што ў выбухнуўшай палеміцы праваслаўная і ўніяцкая эліта лічыла і сябе, і “адступнікаў”-апанентаў прыналежнымі да аднаго народу, да Русі⁸⁸.

У канцы 16 – пачатку 17 ст. сярод эліты моцнымі былі ўяўленні пра поліканфесійнасць “рускага” народу. Прыйчым, як і Скарына, важнейшым крытэріем нацыянальнай прыналежнасці лічылі мову, а не веру. Аналагічнага пункту гледжання спачатку прытымліваўся і Мялеці Сматрыцкі, які лічыў, што “кроў Руская”робіць русіна русінам⁸⁹. “Русь уніяцкая” і “Русь закону рымскага” – прысутнічае як этнічная реальнасць у “Эленхусе” Мялеція Сматрыцкага⁹⁰. Яшчэ ў пачатку 20-х гадоў 17 ст. у асяроддзі праваслаўной эліты Беларусі і Украіны жыло ўяўленнє пра

⁸⁴ Прадмовы і пасляслоўі паслядоўніка Францыска Скарыны. Мінск, 1991. С. 33.

⁸⁵ Тамсама. С. 25.

⁸⁶ Чтения в обществе истории и древностей российских. Материалы для истории церковной унии в Юго-Западной Руси. Кн.1. 1879. С. 137.

⁸⁷ Чтения в обществе истории и древностей российских. С. 19.

⁸⁸ Дмитриев М.В. и др., Брестская уния и обществоственно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI–первой половине XVII в. Ч. 2. Москва, 1999. С. 78-93.

⁸⁹ Verificatia niewinności. 1621 // Российский государственный архив древних актов (далей – РГАДА). № 279 6. Л. 3, об.

⁹⁰ АЮЗР. Ч. 1. Т. 8. Вып.1. С. 612.

поліканфесійнасць “рускага” народу. Яскравыя прыклады такіх уяўленняў знайшлі адлюстраўваннне ў тэксле скарті праваслаўнай шляхты Беларусі і Украіны Варшаўскаму сейму 1623 г. “Рускі народ карыстаецца свабодай дваяка: рускі народ каторы спавядае рымскую веру заходняга абраду, і рускі народ які спавядае грэцкую веру ўсходняга абраду”⁹¹.

Паказальным з’яўлецца і той факт, што каталіцкія неафіты з праваслаўнай русінскай знаці ў першай палове 17 ст. працягвалі ідэнтыфікацыю сябе з “рускім” народам ды трактавалі сябе русінамі⁹².

Абвастрыенне рэлігійнага супрацьстаяння, прыводзіла да павялічэння ролі канфесійнага фактару ў нацыянальнай свядомасці. У гэты ж час (20-я – 30-я г. 17 ст.) мы бачым выразны паварот да папярэдняй традыцыі – рэанімацыі ідэі атаясмлення канфесійнай і нацыянальнай прыналежнасці, прычым крыніцы выразна фіксуюць узнікненне перакананняў і сярод праваслаўных, і сярод уніяцкіх падлемістаў у тым, што змена ўсходняга абраду на “лацінства” прыводзіць і дазмены нацыянальнай свядомасці. Шляхціц, стаўшы рыма-каталіком, перастае быць русінам⁹³. Але бяспрэчным фактам і для праваслаўных, і для уніятаў заставалася ўстойліва пераканане іх прыналежнасці да “рускі”.

Люблінская унія стварыла перадумовы да фармавання ўласна украінскай “рускай” асобнасці, дыферэнцыяцыі на “Русь” украінскую і беларускую, ды стала важнейшым фактам уласна украінскага нацыяյутварэння⁹⁴. Аднак працэсы гэтых ў пачатку 17 ст. яшчэ былі вельмі далёкія да завяршэння. Абсалютна бязплённа дыскутуваць пра тое, беларусам ці украінцам быў Мялеці Сматрыцкі або Інажый Пацей. І той і другі пачувалі сябе русінамі і трактавалі насельніцтва і Беларусі і Украіны як адно целае. Разам з гэтым працэсы этнічнай дывергенцыі набіралі моцы не толькі на этнічна украінскіх, але і беларускіх землях. У цікавейшым дакументе, які называецца “Форма сучасных кандыдатаў на епіскапа віцебскага, мсціслаўскага, аршанска- і магілёўскага” і датуецца 1653 г., сустракаем акрэсленне рускага народа як цэласнасці, што цалкам знаходзіцца ў межах ВКЛ, без уліку інкарпараваных у Любліне ў склад “Кароны” украінскіх тэрыторый: “Мы духавенства... і мы Сенатары, дынітary, ураднікі, земцы, гараднічыя, Рыцарства, і абываталі народу

⁹¹ БЭФ. Т. 1. Мінск, 1959. С. 398.

⁹² Kazanie na pogrzebie slawnej Pamieti Pana Iego Mosci kniazia Aleksandra Malskiego Marszałkowicza Grodzinskiego. Wilnia, 1614. Арк.17 // Бібліотека РГАДА, БМСТ/ИН №2635; Kazanie na pogrzebie dobrey panięci iey mosci P. P. Zofiey z Drucka Lybeckiey Pawlowey Laskowskiej Wilnia, 1649. Арк.17 // Бібліотека РГАДА, БМСТ/ИН № 2642.

⁹³ Дмитриев М.В. и др., Брестская унион и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI-первой половине XVII в. Ч. 2. Москва, 1999. С. 86, 109.

⁹⁴ Borzecki. Unia lubelska jako czynnik kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej // Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 60-78; Jakowenko N. Ruś jako trzeci człon Rzeczypospolitej Obojga Narodów w myśl ukrainńskiej I połowy XVII wieku // Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, 1999. S. 79-83.

Рускага, рэлігіі Грэцкай, у розных ваяводствах у Вялікім Княстве Літоўскім знаходзячыся. Таксама і мы паслы з розных гарадоў Беларускіх, і брацтваў ад яго каралеўскай міласці ўпрывіляваных, у паслушэнстве Святой Сталіцы Апостальскай Усходній Констанцінопальскай трываочы”⁹⁵.

Менавіта з другім дзесяцігоддзем 17 ст. звязана устойлів атаясмленне рэгіёна Беларускага Падзвіння і Падняпроўя, “Русі” 16 ст. з “Белай Руссю”. Прывычым аналіз пісьмовых крыніцаў дазваляе з упэўненасцю сцвярджаць, што ў пісьмовых крыніцах гэтага часу створаных у мясцовай, беларускай і ўкраінскай традыцыі, пачынаючы з 1619 г., пад Белай Руссю заўсёды разумесцца толькі рэгіён Беларускага Падзвіння і Падняпроўя⁹⁶. Іншая справа, што ў мясцовай традыцыі гэты тэрмін яшчэ не меў выраз нага этнічнага напаўнення. Насельніцтва гісторычнай Белай Русі, цудоўна ўсведамляючы сваю прыналежнасць да гэтага гісторыка-культурнага рэгіёну, працягвала скарыстоўваць у якасці энданетнічнага тэрміна “русь”, “русіны”, “рускія”. Тэрмін “беларусец” сустракаецца ў пераважнай большасці выпадкаў у расейскіх дакументах, “у распросных речах” Разраднага прыказа. Здаецца, што ў выпадках скарыстання тэрміна “беларусец” для акрэслення ўласнай прыналежнасці інфарматарамі мелася на ўвазе найперш уласная канфесійная (праваслаўная) самаідэнтыфікацыя, а таксама, у пераважнай большасці выпадкаў, і “зямля цкая свядомасць” – усведамленне сваёй прыналежнасці да канкрэтна-гісторычнага рэгіёну ВКЛ – Белай Русі⁹⁷. Таму найбольш карэктна, на наш погляд, разглядаць тэрмін “беларусец” як канфесіонім (Беларуская=праваслаўная вера) і зямляцкі этнікон, вытворны ад тапоніма Белая Русь. Меркаванні пра выразнае этнічнае напаўненне гэтага тэрміну ў асяроддзі насельніцтва Усходній Беларусі ў 17 ст. нам здаюцца занадта катэгорычнымі, тым больш што яны не абапіраюцца на крыніцы, створаныя непасрэдна ў гэтым рэгіёне. Можна толькі казаць аб пэўнай тэндэнцыі ў гэтым напісаннку, якая ў той час не стала вызначальным фактам этнічнай самасвядомасці насельніцтва Падняпроўя і Падзвіння.

Адзіна выключэнне – погляды Іннація Яўлевіча, які ўслед за Мацеем Стрыжкоўскім, у сваім польскамоўным гісторычным трактаце “Quod felix faustum fortunatum” (“Чаму щасліваму спадарожнічае лёс”), напісаным у 1659 г., уключујуць у склад славянскіх “рускіх” народаў таксама і беларусаў: “Русацы, і іншыя рускія народы імя і прозвішчамаочыя, ... усе славянскай мовы ўжываочыя, і усе

⁹⁵ РГАДА. Ф. 381, оп. 1, ед. хр. 390, л. 36 об.

⁹⁶ Марзалюк І. Этнічная і канфесійная самаідэнтычнасць насельніцтва Усходній Беларусі ў XVII-XVIII стст. // Мінуяя і сучасная гісторыя Магілёва. Магілёў, 2001. С. 13; Марзалюк І. Да пытання аб скарыстанні тэрміна “Белая Русь” насельніцтвам паўночна-усходній Беларусі ў XVII ст // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Мінск, 2001. С. 66-70.

⁹⁷ Марзалюк І. Этнічна і канфесійная самаідэнтычнасць... С. 13-15; Марзалюк І. Да пытання аб скарыстанні тэрміна “Белая Русь” насельніцтвам паўночна-усходній Беларусі ў XVII ст. С. 66-70.

ўжоза хрышчэннем, адны паводле абрадаў усходніх, большая частка, грэцкіх, яко Москва, Беларусцы (Bielorussacy), Літоўцы, Балгары, Баснійцы, Сербы. Другія паводле Касцёла навукі, яко палякі, мазуры, чехі, мараўцы, харваты, далматынцы, памаране, шлэзнякі … і іншых шмат народаў Славянскай Рускай мовы ўжывашы⁹⁸. Іннай Яўлевіч, які паходзіў з Магілёва, ясна ўсведамляў, што яго радзіма – Белая Русь і выразна адрозніваў яе ад Малай Русі, пад якой разумеў украінскія землі, падкантрольныя Багдану Хмельніцкаму⁹⁹. Паказальна, што сядр праваслаўных “рускіх” народаў ім названы не толькі “беларусы”, але і “літоўцы”. Выглядае, што пад гэтым тэрмінам ім разумеецца насељніцтва Захаднай Беларусі, усходнеславянская частка гісторычнай Літвы. Але падобная канцепцыя адлюстроўвае погляды адукаванага чалавека, належайшага да праваслаўнай эліты Усходній Беларусі.

Рэлігійны ўціск, зацятая канфесійная барацьба, спрыялі актывізацыі пошукаў уласнай самаідэнтычнасці ў асяроддзі “русінскіх” інтэлектуалаў. Іх адказы на гэтыя пытанні былі далёкія ад аднастайнасці. Якраз менавіта ў гэты час разам з нацыянальнымі канцепцыямі развіцця, дзе “рускія” народы Рэчы Паспалітай трактаваліся як самабытныя этнасы, паўстаюць і альтэрнатыўныя, канфліктуючыя з імі тэорыі. Не хацелася б, каб у чытача склалася ўяўленне аб просталінейнасці нацыянальнага развіцця грамадства Беларусі і Украіны ў той час. Калі хочам быць аб’ектыўнымі, то мусім прызнаць той факт, што тады ж (у 17 ст.) на ўкраінска-беларускай глебе былі агучаныя як зыходныя прынцыпы заходнерусізма=маларусізма, гэтак і канцепцыя існавання вялікай “маларускай” нацыі, у склад якой уваходзяць не толькі ўкраінскія землі, але і беларускія.

Канцепцыя “маларусійства” была сформулявана кіеўскім мітрапалітам Іоавам Барэцкім, які ў 1624 г. прасіў маскоўскага цара заступіцца за праваслаўных Рэчы Паспалітай ды трактаваў украінцаў як “малодшых” братоў. Падобныя погляды былі ўласцівыя і Ісаю Капінскаму¹⁰⁰. Канчатковое завяршэнне гэтай канцепцыі набыла ў напісаным у 1674 г. Інакенціем Гізэлем “Сінопсісе”. Менавіта тут былі выразна сформуляваныя важнейшыя тэзы маларусійства=заходнерусізма. Цэнтральная думка “Сінопсіса” – паказаць Москву адзінай легітымнай пераемніцай Кіеўскай дзяржавы. Але быў адзін надзвычай істотны момент, які выразна адрозніваў пабудовы І. Гізэля ад гэтай зусім не новай для афіцыйных маскоўскіх летапісных зводаў ідэі. Нельга не пагадзіцца з І. Яроміным які падкрэсліваў, што важнейшай “навіной у “Сінопсісе” з’явілася спроба аргументаваць і гэтае права, і гэтую пераемнасць не толькі генеалагічнымі данымі, радаводам цароў і вялікіх князёў

⁹⁸ РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 389. Л. 9-9 обр.

⁹⁹ РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 389. Л. 41.

¹⁰⁰ Сагановіч Г. Берасцейскія чыганні // Беларускі гісторычны агляд. Т. 3. Сш. 2. Менск, 1996. С. 319; Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Т. 1. Москва, 1953. С. 27.

маскоўскіх, але і ідэяй крэўнай роднасці народаў “Вялікай”, “Малай” і “Белай” Рэспублікі, тэорыйяй адзінства “славяна-расейскага” народа”¹⁰¹.

Канцэпцыя “маларапасійскага” народа, які абдымае цалкам этнографічны аштарш і Украіны, і Беларусі, была выразна сфармульвана ў “рускай” палітычнай праграме ўкраінскага гетмана Багдана Хмельніцкага. Маём на ўвазе яго вядомы універсал 1648 г. Універсал звернуты да “маларасіян”, у сіслым антыпольскім гістарычным эксперыменте вельмі дакладна акрэсліваюча этнічныя межы гэтага народа: “Ляхи …своей несытости привлачили и подчинили истинные с древних веков земли и провинции Сарматские, альбо козацкие наши Руськие, от Подоля, Волыни и Волох посполу и аж до самого Вильна и Смоленска долгие и обширные границы свои имущие. А именно, земли Киевскую, Галицкую, Львовскую, Хелмскую, Бельскую, Подольскую, Волынскую, Переяславльскую, Мстиславскую, Витебскую и Полоцкую”¹⁰².

Такім чынам, 16 – першая палова 17 ст. стала перыядам, калі беларускі этнас макісамальна наблізіўся да вяршыні свайго этнаутварэння – пачаўся працэс кшталтавання нацыі. Менавіта ў гэты час у асяроддзі русінскай інтэлектуальнай эліты афармляецца канцэпцыя аб’яднанай “кроюю і тебай”, супольнай мовай і культурай, маючай гістарычныя традыцыі ўласна “рускай” дзяржавы нацыі. Аднак працэсы нацыяутварэння былі гвалтоўна перапрыненыя крыжавым “Патопам” 1654 – 1667 г., пасля якога старабеларускі этнас у выніку татальнай паланізацыі шляхты і страты ўласнага мяшчанства ператварыўся ў этнас з непаўнавартасной сацыяльнай структурай. Пачаўся новы перыяду этнічнай гісторыі нашага народа.

Другая палова 17 – 18 ст. (1667 – 1795 г.)

Гэта час поўнага заняпаду ўласна беларускай “высокай” культуры, час калі беларуская мова ў выніку паланізацыі была папросту выкінутая элітай на сметнік, выціснута з урадавага ўжытку. У гэты перыяд канчаткова афармляецца “палітычны польскі народ”, інтэгральны часткай якога стала спаланізаваная беларуская шляхта. Цалкам вяртаецца і старое атаясамленне канфесійнасці і этнічнасці¹⁰³, бо носьбітаў “новай” нацыянальнай свядомасці, з іх трактоўкай беларускага народа як поліканфесійнага ўтварэння, не засталося.

І “ліцвінскасць”, і “рускасць” становяцца формай “краёвай”, рэгіянальнай свядомасці мясцовай эліты. Ведама, нельга не пагадзіцца з Юліушам Бардахам, што і літоўская і беларуская шляхта адрознівала сябе ад “караняжаў”¹⁰⁴, але і тыя,

¹⁰¹ Еремін И.П. К истории общественной мысли на Украине второй половины XVII в. // Труды отдела древнерусской литературы (далей – ТОДРЛ). Т. 10. Москва-Ленинград, 1954. С. 216.

¹⁰² АЗР. Т. 5. Санкт-Петербург, 1853. С. 79.

¹⁰³ Клімаў С. Базыльяне на землях Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVIII ст. // Беларускі Гістарычны Агляд. Т. 3. Сп. 2. Менск, 1996. С. 192-193.

¹⁰⁴ Bardach J. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 1983. S. 186; Bardach J. O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX-XX wieku // O dawniej i niedawniej Litwie. Poznań, 1988. S. 205.

і другія выразна адчувалі сваю прыналежнасць да супольнай радзімы – Польшчы (сінонім Рэчы Паспалітай у крыніцах другой паловы 17 – 18 ст.) і трактавалі сябе палякамі, найперш у палітычным сэнсе гэтага слова. Не забудземся, важнейшыя сацыякультурныя параметры шляхты і ВКЛ і Кароны былі аднолькавымі: адзіны шляхецкі этас (ідэалогія сарматызму), аднародная матэрыльная культура, адзіная рэлігія і адзіная літаратурная (польская) мова. Калі адкінуць у бок ружовыя ілюзіі, якімі хварэ частка прадстаўнікоў беларускай “адраджэнскай” гісторыяграфіі, і спакойна праанализаваць наяўныя факты, то мы пабачым, што ў Рэчы Паспалітай працэсы нацыяутварэння ішлі па таму ж шляху, што і ў Францыі, дзе ўпершыню на єўрапейскім кантыненце, пасля Вялікай Французскай рэвалюцыі, была створаная “палітычная” грамадзянская мадэрновая нацыя. І ў выпадку, калі б Рэч Паспалітая працягвала існаваць, то ў выніку развіцця буржуазных адносін, праз працэс надання грамадзянскіх правоў мяшчанам і сялянству, магла б сфармавацца адзіная польская нацыя, у якой і беларусы, і літоўцы, і ўкраінцы, трактаваліся б як яе складовыя субэтнасы. Толькі падзелы Рэчы Паспалітай паставілі “крыж” на рэалізацыі падобнага варыянту развіцця.

Паміжкраёвасцю заходнерусізмам (пачатак – 80-я г. 19 ст.)

Канцепцыя адзінага поліэтнічнага “народу Польскага” або яднанага супольнай мовай і культурай, была важнейшым элементам светапогляду харектэрнага для пераважнай большасці спаланізаванай беларускай шляхты і ў 19 ст. У 1831 г. у адрадзе рэпрэзентантата Літвы, Валыні, Падолля і Украіны да сейму чытаем наступныя радкі: “Рэпрэзентанты Народу! Літва, Валынь, Падолле і Украіна заўсёды былі адзіным з вамі Народам, адзінай Польшчай”¹⁰⁵. Яшчэ больш красамоўна падобныя стэрэатыпы былі маніфеставаныя Віцебскай шляхтай падчас паўстання 1863 г.: “...як з Бацькоў і продкаў нашых палякамі ёсьць і такімі ў дзеяx і патомках наших на вёкі быць хочам. ...Белая Русь, як і іншыя Русі, была інтэгральна часткаю сярэднявечнай і паганской яшчэ Літвы. ...працякло яшчэ тры вякі на працягу катоных Літва, дзелячы з Польшчай свабоды, славу і на рэшце апошняя нядолі, злілася зёй у адзіны народ польски”¹⁰⁶.

Краёвая ідэалогія якраз і была пабудаваная на вельмі блізкіх дагэтах, ды на іх падобных падставах. Краёвец адначасна пачувалі сябе і беларусам (у сэнсе сваёй субэтнічнай, “зямляцкай” прыналежнасці) і палякам па нацыянальнасці. Падобная па структуры самаідэнтыфікацыя была ўласціва і носьбітам “заходнерускай” свядомасці, якія адначасна адчувалі сваю прыналежнасць да “белорусскага племени” і “триединага рускага народа”. Праўда, мусім зауважыць, што менавіта “заходнерусам” пазнейшы беларускі нацыянальны рух павінен быць удзячны за вяртанне да жыцця канцепцыі поліканфесійнасці беларускага народу. Бела-

¹⁰⁵ Цыт. па: Radzik R. Między zbirowością etniczną a wspólnotą narodową. Lublin, 2000. S. 125.

¹⁰⁶ Ibidem.

рускія “заходнерусы” важнейшым крытэрам этнічнай прыналежнасці лічылі мову, фальклор, традыцыйную матэрыяльную культуру, падкрэслівалі адметнае ад Польшчы дзяржаўна-гістарычнае развіццё Беларусі ў мінульым¹⁰⁷.

І заходнерусізм, і краёваць трэба трактаваць як прамежкавыя формы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. І з той, і з другой традыцыі беларускі нацыянальна-вызваленчы рух атрымаў адданых неафітаў і творцаў новай нацыянальнай беларускай свядомасці. Значная ж частка сябе бітаў краёвасці і заходнерусізму эвалюцыянавала да поўнага ўсведамлення сваёй польскай ці адпаведна расейскай нацыянальнай самаідэнтычнасці і назаўсёды была страчана для беларускага народу.

Нараджэнне і развіццё мадэрнай беларускай нацыі (80-я г. 19 – 20 ст.)

Апошні перыяд, які пачаўся ў 80-х г. 19 ст. з дзейнасці “Гомана” і доўжынца да сёння, характарызуецца фармаваннем мадэрнай беларускай нацыі і ўзнікненнем уласна беларускай дзяржаўнасці ў выглядзе БНР, БССР ды сучаснай Рэспублікі Беларусь. Нягледзячы на велізарныя нацыянальныя страты ў пяцельным 20 ст., беларускі народ здолеў стварыць свою дзяржаву, умацаваць нацыянальную свядомасць, стварыць “высокую” беларускую культуру. Як на мой, можа быць, занадта аптымістычны погляд, гэты працэс ужо неабарачальны, пра што пераканаўча сведчаць і даныя апошняга ўсебеларускага перапісу.

Пытанні да І.Марзалюка

Святлана Куль-Сяльверстраві (Гародня): Куды Вы падзелі літвінаў-каталікоў, а таксама балцкі субстрат беларусаў? На заходзе Беларусі Ягайлі хрысціў балтгаў у каталіцтва, і яны ўвайшлі ў беларускі этнас. Чаму і куды яны ў Вас выпалі?

Валянцін Мазеў (Менск): Ці ўлічваеце Вы сацыяльна-еканамічныя фактары і традыцыі і працэс перыядызацыі?

Васіль Варонін (Менск): 1. Скажыце калі ласка, якая прынцыпова розніца паміж этнасам і нацыяй? Наколькі я разумею, нацыя таксама этнас. 2. Чаму пачатак беларускага этнасу адлічвае ад 9 ст.?

Віктар Астрога (Менск): Алесь Краўцэвіч у выступленні казаў, што ў прынцыпе не варт бачыць межы перыяду ў негатыўных, сумных момантах развіцця этнічнай гісторыі. А якое Вашае меркаванне адносна этнічных, нацыянальных катастроф?

¹⁰⁷ Цывікевіч А. “Западно-руссизм”: Нарсы з гісторыі грамадскай мысльі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. Мінск, 1993. С. 7, 91, 244-247; Зайка В. Проблемы расейской нацыянальной свядомасці на Беларусі канца XIX-пачатку XX ст. // Запісы. Беларускі інстытут науку і мастацтва. Т. 3. New York, 1999. С. 42-43.

Адказы І.Марзалюка

Адказ С.Куль-Сяльверставай: Буду ўдзячны, калі сп. Сяльверстава пакажа мнехоць адну крыніцу 15 ст. і 16 ст., дзе католікі, тыя ж самыя Радзівілы, успрымаюць сваю дзяржаўнасць, успрымаюць свае гісторычныя традыцыі, успрымаюць сябе як частку нашага народу. Напрыклад, Радзівіл Сіротка. Яго традыцыі, яго родная гісторыя – гэта развіццё спачатку паганскай Літвы, потым каталіцкай Літвы. Возьмем бліжэй да нашага часу – 19 ст. Давайце пагартаем творы і працы Адама Міцкевіча, яго славутыя лекцыі. Які сэнс ён укладае ў паняцце ”ліцвінскасць”? Яго гісторыя – гэта гісторыя паганскай Літвы, потым ужо традыцыі Вялікага Княства. Калі ён вельмі добра піша пра нас, і пра нашу мову, то ён супрацьпастаўляе сябе і носьбітаў гэтай мовы.

Важнейшы крытэрый – кім сябе лічу, кім сябе не лічу. Мы не падзяляем дзве рэчы – **моўную і ментальную** рутенізацыю, паланізацыю, беларусізацыю. Гэта дзве розныя рэчы, спашлося на Міхалона Літвіна. Ён піша мы ўжываем мову, але янане нашая. Ён этнічны літвоўец і ў гэты сэнс укладае балцкае напаўненне. Іншая справа, што тэрмін ”ліцвін” выкарыстоўваўся і для абазначэння ўсяго палітычнага народу.

Адказ В.Мазу: Безумоўна, пры пабудове перыядызацыі ўлічваю сацыяль-на-еканамічныя фактары. Асабліва важныя так званыя тэхналагічныя рэвалюцыі, напрыклад книгадрукаванне. Вось дзе выток усіх мадэрных нацыяў.

Адказ В.Вароніну: 1. Прывяду фразу Бенедыкта Зентары: ”Усе згодны, што этнас – гэта супольнасць чалавечая. На гэтым агульнасці трактоўкі этнасу канчается”. Для этнічнасці важнейшы элемент – **кім сябе не лічу**, для нацыянальнасці – **кім сябе лічу**. Скажам, і ці існавала этнічная свядомасць у беларускіх сялянаў у сярэдзіне 19 ст.? І ці існавала нацыянальная? Этнічная існавала, нацыянальной не было. ”Мы тутэйшыя, наша зямля не руска, не польска, але забраны край” – гэта класічны варыянт этнічнасці, але не нацыянальнасці.

2. Пачатак славянскай каланізацыі меў месца ў 6 ст., але чаму я пачынаю адлік ад 9 ст.? Таму, што акрамя безумоўна славянскіх помнікаў 6 ст. у паўднёвой Беларусі, культурная прыналежнасць усіх астатніх помнікаў больш чым сумнеўная, невядома ці яны славянскія. А што ў 9 ст. адбывалася масавая каланізацыя славянаў на будучую Беларусь, то факт безумоўны і з гэтага часу па пісьмовых крыніцах фіксуюцца новыя этнічныя супольнасці.

Адказ В.Астрозе: Этнічныя катастрофы можна выкарыстоўваць у якасці цэзуры ў перыядызацыі, таму што ёсць аб'екты ўныя моманты, калі адбываецца адкід назад у этнічным развіцці.

Дыскусія па дакладу І.Марзалюка

Алесь Краўчэвіч (Гародня): Хачу зрабіць адно ўдакладненне наоконт пачатку перыядызацыі, прапанаванай Вамі з 9 ст Вы адказаў зараз, што з 9 ст. этнічныя супольнасці фіксуюцца па пісьмовых крыніцах. Але пачатак фіксацыі ў пісьмо-

вых крыніцах этнічных супольнасцяў не тое самае, што пачатак этнагенезу беларускага народу.

Святлана Куль-Сяльверстава (Гародня): Мне падабаецца, як Ігар Марзалюк адным рухам перакрэсліў усю творчасць А. Мальдзіса, які пісаў, што часы Барока – гэта не занядпад. А. Мальдзіс усё жыццё гэта даказвае і прыводзіць факты. Яшчэ раз кажу, што моване з'яўляецца ідэнтыфікатарам, мову ні ў якім выпадку нельга абсалютызаваць. У той час па ўсёй Еўропе адбываўся падзел на культуру вышэйшых варстваваў і ніжэйшых, кожная з якіх мела сваю свядомасць. Нельга ў дадзеным выпадку шукаць этнічны элемент; таму што гэта быў нармальны сацыяльны элемент развіцця.

Затым пры нармальным этнічным развіцці ідзе злучэнне двух культур. Тыя дзівие культуры раздзялялі сябе перш за ўсё па сацыяльной прыкмете. Гэта нармальная. Калі ў Заходняй Еўропе гэтую нішу заняла латынь, тоўстую нішу заняла польская мова. На заходзе дала свой плён бюргерская культура і ў іх працэс злучэння дзвюх (элітарнай і ніжэйшай) культур пачаўся раней. У нас гэта было пазней. Ні ў якім выпадку нельга гаварыць пра занядпад культуры ў 17 ст. Яна развівалася ў іншых формах і наваг як нацыянальная культура. Апрача мовы закладваліся сюжэты, героіка, культурны юд, стэрэагіпы, семантыка. Потым усе гэтыя напрацоўкі былі ўключаныя ў культурную спадчыну. Сёння мы таксама карыстаємся гэтай спадчынай. Нельга казаць пра занядпад і поўную пусточу.

Ігар Марзалюк: Коратка адкажу спадарыні Сяльверставай. Я казаў толькі пра этнічныя працэсы, і не сцвярджаў, што на тэрыторыі Беларусі ў культурным плане ў другой палове 17, у 18 ст. была нейкая культурная пустэльня. Будавалі храмы, выдавалі кнігі, праўда не па-беларуску, а па-польску, па-польску і яшчэ раз па-польску, і на латыні, канешне. Ёсьць вынік таго працэсу. Мне спадабалася, як у свой час Але́сь Краўцэвіч адказаў на падобнае пытанне шатланскага калегі, маўляў чаму не лічыце польскамоўную шляхту беларускай. Але́сь спытаўся, на чым баку і за чые ідэалы змагалася польская мясцовая шляхта ў часы грамадзянскай вайны? У чый нацыянальны рух пасля рэвалюцыі 1917 г. яна ўлілася больш чым на 90 адсоткаў? Вось і адказ. Напрыклад, у Магілёвекаталіцкія могілкі і сёння называюць польскімі.

Алег Латышонак (Беласток): Можна даказваць, што мова не ёсьць такім важным фактам. Напрыклад, літоўцы, якія не мелі сваёй літаратурнай мовы і мусілі пісаць па руску, па латыні, па-польску і патроху напісалі сабе катэхізіс, выдалі лімантар. Эліта гаварыла на іншай мове, потым у іх як і ў іншых нацыяў адбылося злучэнне дзвюх культур. Але тое, што І. Марзалюк гаворыць, і з чым я поўнасцю згодзен і сам пра гэта пісаў, гэта разрыв культуры ў палове 17 ст. Калі не будзем бачыць, што гэта катастрофа, а будзем гэта лічыць нормай, то ніколі не напішам навуковай гісторыі.